

Государственная
рабочая Ленинградская
БИБЛИОТЕКА
СССР
имени
В. И. Ленина



РАБОТНІЦА
і СЯЛЯНКА

№ 6 чэрвень 1952

„Цывілізаваныя“ разбойнікі

Якуб КОЛАС

Засталося некалькі дзён да двух гадоў з таго часу, калі прэзідэнт Злучаных Штатаў Амерыкі Трумэн — чалавек абмежаванага дзяржаўнага розуму, злы і крыважэрны, аддаў загад узброеным сілам Амерыкі напасці на Паўночную Карэю і заняць кітайскі востраў Тайван. Доўгі час амерыканскія падпальшчыкі вайны падгатаўлялі напад на дэматратычную Паўночную Карэю. Сотні розных ваеных спецыялістаў памаглі здрадніку карэйскага народа Лі Сын Ману арганізаць, абучыць і ўзбройць армію амерыканскім узбраеннем. Сюды-ж наведваліся і розныя кансультанты, займаўшыя высокія ўрадавыя пасады.

Дваццаць пятага чэрвеня 1950 г. арганізаванае амерыканцамі лісынманаўскае войска перайшло трыццаць восьмую паралель і ўварвалася на зямлю Паўночной Карэі. Але адпор з боку Народнай арміі Паўночной Карэі быў настолькі моцны, што лісынманаўцы з іх амерыканскімі дарадчыкамі, кансультантамі, ваеннымі спецамі так шпарка пакаціліся назад, на поўдзень, што не паспявалі не толькі захапіць з сабою чамаданы, але і сваю верхнюю во-пратку і часта ўцякалі ў адной бялізне. Але бітвы агрэсары не супакоіліся. Незаконна прыкрываючыся сцягам ААН, яны вярбуюць гарматнае мяса з розных краін і пасылаюць яго ў Карэю.

Вось ужо амаль два гады не перастае ліцца кроў свабодалюбівага карэйскага народа. Паўночная Карэя разбурана, спалена, абернута ў пустэлю. Разграблены і знішчаны гістарычныя помнікі старажытнай культуры мірнага працавітага карэйскага народа.

Не было на свеце болей подлых, мярзотных і гнусных злачынстваў, чым тыя, што твораць у Карэі прадажныя слугі амерыканскіх манаполій так званага Уол-стрыта.

Амерыканскія агрэсары ўскладалі і ўскладаюць вялікія надзеі ў справе заваявання ўсяго свету на сілу сваіх долараў, на сваю ваенную тэхніку, на сваю фашысцка-расісцкую перавагу над іншымі народамі, запазычаную ў вар'ята Гітлера. На долары можна купіць здраднікаў народа накшталт Адэнауэра і іншых прадстаўнікоў ураду права-соцыялістычнага толку, а народа не купіш. Адпор, які далі амерыканскім агрэсарам Карэйская Народная Армія і герайчныя кітайскія народныя дабравольцы, паказаў уолстрытаўскім акулам і іх набожнаму прыслужніку Трумэну, што ўсе іхнія вагунічыя разлікі пабудаваны на пяску. Ні самая новая амерыканская ваеннае тэхніка, ні артылерыя, ні авіяцыя, ні амерыканскія наземныя і марскія дывізіі, узброеныя да зубоў, не прынеслі амерыканскім разбойнікам перамогі над герайчным кітайскім народам і непарыможнымі сынамі вялікага кітайскага народа. Церпячы

адно паражэнне за другім на карэйскай зямлі, ашалелая амерыканская ваенщына пусціла ў ход заражаныя смертаноснымі бацыламі чумы, халеры, тыфу і іншых хвароб дывізіі вошай, блох, клапоў, мух і павукоў. Гэта — салдаты Трумэна, як называе іх карэйскі народ. Амерыканскія ж генералы, пусціўшы ў атаку гэтых трумэнавых воінаў, здабылі сабе новыя чыны — генералы-чума. Але амерыканскім «цывілізаваным» разбойнікам і гэтых актаў злачынства аказалася мала. Уесь свет абліяці весці аб нябачаных злачынствах амерыканскіх забойцаў над ваеннапалоннымі карэйскімі салдатамі і кітайскімі дабравольцамі на востраве Качжэдо і ў іншых амерыканскіх лагерах для палонных.

Фальшыва і ліцамерна плявузгаючы аб гуманізме, аб міры, амерыканскія разбойнікі прымушаюць карэйскіх і кітайскіх ваеннапалонных стаць здраднікамі сваім народам і сваім краінам. У гэтай подласці яны далёка абагналі гітлераўскіх забойцаў. Нечуваным актам злачынства над карэйскім і кітайскім народамі амерыканскія гвалтаўнікі, ненаедныя драпежнікі засведчылі правал сваёй ваеннай авантуры ў Карэі і прыблі на сваіх разбойніцкіх ілбах пячаці Каіна, якія можа змыць толькі іх уласная кроў. Гэтым ганебным актам масавага знішчэння ні ў чым непавінных людзей амерыканскія вылюдкі ў цесным супрацоўніцтве з выкрытымі ворагамі чалавецтва ў поўнай меры выяўлі свой звярыны чалавеканенавісніцкі твар перад усім чалавецтвам, як яго заклятыя ворагі. Чалавецтва павінна ведаць і памятаць імёны ўсіх амерыканскіх злачынцаў і іх хаўруснікаў, каб судзіць іх справядлівым судом людзей добрай волі, на чыіх сцягах напісаны слова: «Мір, дружба і брацтва ўсіх народаў у імя жыцця, у імя прагрэсу і добрабыту ўсяго чалавецтва».

Калі-ж амерыканскія падпальшчыкі вайны думаюць, што шырокі фронт прыхільнікаў міру, на чале якога стаць самая магутная крэпасць міру, Вялікі Советскі Саюз, стане для іх ваенным трафетам, дык яны вельмі і вельмі памыляюцца. Мы імкнемся ўсімі сіламі, усімі сваімі мыслямі і справамі да міру, да мірнай грандыёзнай творчай працы на карысць ўсяго чалавецтва. Наша неабсяжная краіна выконвае вялікі план пераўтарэння зямлі. Магутнейшая рэка злучаюцца каналамі, будуюцца буйнейшыя ў свеце электрастанцыі. У пераможным гомане творчай працы мы не забываем і пра нашых ворагаў і аб усякіх іхніх падвохах. І таму, калі гэтыя ворагі думаюць захапіць нас знянаць, дык яны пагібелльна для сябе памыляюцца.

Няхай жыве поўная перамога карэйскага народа!
Няхай жыве мір ва ўсім свеце!

2354
и-53

Государственная
орденом Ленина
БИБЛИОТЕКА СССР
им. В. И. ЛЕНИНА

65-99

ВЫДАНИЕ ЦК КП(б)Б

год выдання дваццаць восьмы

Пролетары ўсіх краін, единайцеся!

6

ЧЭРВЕНЬ 1952



ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ
ЭКЗЕМПЛЯР

На трывуне маўзалея ў дзень першамайскай дэманстрацыі 1952 года. Вучаніца першага класа 612-й школы горада Масквы Вероніка Кандакова горача вітае Іосіфа Вісарыёвіча Сталіна пасля ўручэння букета кветак.

Фото В. Савасцянова
(Фотахроніка ТАСС).

ДЗЕЦЯМ-МІР І ШЧАСЦЕ

ТРЕЦІ раз працоўныя свету адзначалі 1 чэрвень — Міжнародны дзень абароны дзяцей, над жыццём, добрабытам і шчасцем якіх навісля цяжкая пагроза.

Ліхаманкавая падрыхтоўка амерыкано-англійскіх падпальщыкаў вайны патрабуе каласальных матэрыяльных затрат. Усё ўзрастаючыя бюджэты на ваенныя выдаткі вялікім ціхарами кладуцца на плечы працоўных. Дзесяткі мільёнаў дзяцей капіталістычных краін ужо зараз з'яўляюцца ахвярай голаду, невуцтва, страху і смерці.

Амерыканскія імперыялісты імкнуцца заліць свет крыўёй, абрушыць смерць і пакуты на головы соцені мільёнаў простых людзей. Жахлівы лёс дзяцей Карэі і В'етнама можа стаць узделам усіх дзяцей свету, калі не абвуздаць падпальщыкаў вайны.

Mir і шчасце дзяцей неаддзельны. У Вене ў красавіку адбылася Міжнародная канферэнцыя ў абарону дзяцей, на якую з 64 краін свету прыбылі 560 дэлегатаў. Незалежна ад розніцы рас, мовы, шалітычных переконанняў і веравызнання яны сабраліся з тым, каб бараніць дзяцей — самы цяжкі скарб чалавецтва. Аб'яднаныя глыбокай любоўю да дзяцей, яны абмеркавалі праблемы іх жыцця, здароўя і выхавання.

Дэлегаты ўскрылі жахлівы малюнак цяжкага жыцця і пакут дзяцей у капіталістычных, капіталістичных і залежных краінах. Ва многіх краінах свету, якія валодаюць каласальнымі прыроднымі багаццямі, мільёны дзяцей пазбаўлены кавалка хлеба і жылля. З ранніх год яны вымушаны зарабляць на сябе. Больш паловы дзяцей Афрыкі, Латынскай Амерыкі і значнай часткі Азіі паміраюць, не дасягнуўшы трохгадовага ўзросту. Дзеці багацейшых бавоўнай краін — Індіі і Егіпта — не маюць ва што апрануцца. Штогод 300 тысяч дзяцей Японіі, як жывёла, прадаюцца на рынку. Мільёны маленькіх індусаў паміраюць з голаду. Усё больш скарачаюцца ўрадавыя асігнаванні на соцыяльныя і культурныя патрабоўніцтвы народа. Мільёны людзей

Аляксандра УС

у Злучаных Штатах Амерыкі, Францыі, Італіі і іншых краінах жывуць у халупах. Звыш 300 тысяч дзяцей Каракі забіты амерыканскімі войскамі. Бязлітасна знішаюцца дзеці В'етнама і Малайі. Амерыканцы вядуць бактэрыялагічную вайну супроты народаў Каракі і Кітая.

Канферэнцыя ў абарону дзяцей зварнулася да ўсіх мужчын і жанчын свету, да ўсіх, каму дорагі дзеці, з заклікам аб'яднаць сілы і дабіцца ад урадаў усіх краін, каб значная частка іх бюджэтаў выдаткоўвалася не на ўзбраенне, а на соцыяльныя і культурныя патрабоўніцтвы, на справу аховы мацярынства і дзяцінства.

Канферэнцыя заклікала патрабаваць ад урадаў спынення войн, якія нясуць смерць дзецям Каракі, В'етнама і Малайі.

забараніць атамную, хімічную і бактэрыялагічную зброю — зброю масавага знішчэння людзей.

Нязмерны рост ваеных выдаткаў прыводзіць да зніжэння асігнаванняў на асвету. У 1952 годзе звыш 80 процентаў бюджета Злучаных Штатаў Амерыкі прызначана на падрыхтоўку да вайны і менш аднаго — на адукацыю. 6 мільёнаў дзяцей у ЗША не наведваюць школы і каля чатырох мільёнаў дзяцей і падлеткаў бядзяюцца ў пошуках работы і кавалка хлеба. У Індыі, Бразіліі, Мексіцы, Іране на баваўняных плантацыях, у саматужных майстэрнях, у памешчыцкіх маёнтках эксплатуюцца маленькія дзеці. Рукамі 5—6-гадовых пролетарыяў Ірана вырабляюцца раскошныя дываны для баражоў.

Зніжэнне ўзроўню асветы ў капіталістычных краінах суправаджаецца ўзмацненнем расавай дыскрымінацыі і мілітарызма, якія атручаюць душу і розум дзіцяці.

Міжнародная канферэнцыя ў абарону дзяцей паштэрдзіла права кожнага дзіцяці на асвету і патрабавала бясплатнай, абавязковай, даступнай для ўсіх дзяцей — дзяўчынак і хлопчыкаў, белых, жоўтых і чорных, — асветы на роднай мове.

Канферэнцыя патрабавала забяспечыць кожнай сям'і гарантаваны заработка, палепшыць жыллёвую умовы, забараніць дзіцячу працу, ліквідаваць усе адрозненні паміж законна і незаконнанародженымі дзецьмі, прадастаўіць цяжарным жанчынам платныя водпускі, стварыць і расшырыць сетку дзіцячых установаў, устанавіць для дзяцей і маці бясплатную медыцынскую дапамогу за кошт дзяржавы.

Ажыццяўленне ўсіх гэтых мерапрыемстваў зусім магчыма ва ўмовах захавання міру ва ўсім свеце.

Абмеркаванне дакладу «Аб уплыве літаратуры, друку, радыё, кіно і мастацтва на культурнае і маральнае развіццё дзяцей» паказала, што ва многіх краінах выкладанне ў школе садзейнічае развіццю расавых тэорый, шавінізма і



Добра жывеца совецкай дзетвары! Вось выхаванцы дзіцячага сада Мінскага аўтамабільнага завода. Да іх прыехалі члены дэлегацыі таварыства «Італія — СССР». На тварах гасцей — радасная ўсмешка: яны бачаць шчасливую совецкую дзетвару. Як не падобна дзяцінства совецкіх дзяцей на сумны лёс дзяцей рабочых Італіі!

Фото В. Лупейкі (Фотахроніка БелТА).

мілітарызма. Літаратура, кіно, рэдыё, праслаўляючы акты жорсткасці і гвалту, імкнуща выхаваць людзей, пазбаўленых сумлення, гатовых да любых варварскіх учынкаў, у першую чаргу да вайны.

Людзі ўсяго свету глубока заклапочаны ростам злачынасці сярод дзяцей. Жудасным вынікам амерыканскай сістэмы выхавання з'яўляецца штогодняя судзімасць 275 тысяч дзяцей за злачынства.

Канферэнцыя звярнула ўвагу грамадскасці на небяспеку, якая пагражае дзяцям і будучаму культуры многіх краін. Яна заклікала стварыць нацыянальныя і мясцовыя камітэты для барацьбы супроты шкоднай літаратуры, кінакарцін і радыёпраграм, асігнаваць дастатковыя сумы на культурныя выдаткі. Пісьменнікі, мастакі, артысты, рэжысёры закліканы стварыць творы, якія-б садзейнічалі ўздыму маральнага і культурнага ўзроўню дзяцей.

Рашэнні канферэнцыі прагучэлі, як новы магутны заклік да барацьбы за мір, за шчаслівую будучыню дзяцей, як абвінаваўчы акт крываваму імперыялізму. Народы свету аддадуць усе сілы на захаванне міру, выратуюць чалавечства ад амерыканскіх бомб і смертаносных бактэрый, адстаяць шчасле дзяцей.

Зусім іншы малюнак намалявалі дэлегаты з краін народнай дэмакратыі і Савецкага Саюза. Як светлы дзень не падобны на цёмную ноч, так не падобна жыццё савецкіх дзяцей на жыццё дзяцей капіталістычных краін. Савецкая краіна песьціць дзяцей, як ласкавая, клапатлівая маці. Усё лепшае, прыгажэйшае аддаецца ў нас дзяцям. Бацькоўскімі сталінскімі клопатамі сагрэты дзеци краіны соцыялізма, якая з'яўляецца натхняющим прыкладам для ўсіх краін свету.

Савецкая дзяржава, большэвіцкая партыя стварылі для дзяцей і моладзі выдатныя ўмовы выхавання, працы і адпачынку. У нас усё накіравана на тое, каб вырасціць дзяцей дужымі і смелымі, прыгожымі душой і сэрцам, палымянымі патрыётамі сваёй Радзімы, сябрамі іншых народаў. Наша краіна стварыла дзяцям прасторныя, светлыя школы, палацы піонераў і бібліятэкі, тэхнічныя станцыі і стадыёны, піонерскія лагеры і санаторыі, у якіх толькі мінулым летам адпачывала 5 мільёнаў дзяцей.

Адным з праяўленняў няспынных клопатаў аб маці і дзіцяці з'яўляецца грашовая дапамога, устаноўленая дзяржавай для многадзетных і адзінокіх маці. З дня апублікаўніцтва Указа — ад 8 ліпеня 1944 года па 1 студзеня 1952 года — выплачана звыш 24 мільярдаў



«Што можна сказаць аб будове кветкі?» — на такое пытанне павінен адказаць Валодзя Пракапчук. Ен выдатна вучыўся ў 6 класе 42-й школы г. Мінска і ўпэўнена ішоў на экзамен па батаніцы. Яго з задавальненнем слухаюць выкладчык М. У. Піёнаў (злева) і асістэнт З. М. Пікулік.

Фото Л. Матусевіча (Фотахроніка БелТА).

рублёў. Звыш 35 тысяч жанчын-маці ўдастоены звання «Маці-герайня».

Усеагульнае абавязковае навучанне ў савецкай краіне не толькі азвешчана законам, але і сапраўды ператворана ў жыццё. У савецкіх школах вучыцца звыш 37 мільёнаў дзяцей. У 1952 годзе толькі на асвету асігнавана ў нас 60, а на соцыяльныя мерапрыемствы ў цэлым — 124,8 мільярда рублёў.

Велізарная армія настаўнікаў выхоўвае моладзь, дае ёй глубокі і трывалыя веды, дапамагае стаць мужнімі барацьбітамі за справу комунізма.

Наша самая перадавая ў свеце мас-тацкая літаратура, газеты і часопісы, кінафільмы і радыё вучыць дзяцей толькі добруму, дапамагаюць дзяржаве правільна выхоўваць маладое пакаление.

Нядайна не толькі дзеци, але і дарослыя адзначалі славае трыццатігоддзе дзіцячай комуністычнай арганізацыі юных піонераў імя В. І. Леніна.

Піонерская арганізацыя выхоўвае ў савецкіх дзяцей цягну да ведаў, настойлівасць і працавітасць, беззаетную любоў да Радзімы. У рэдах піонерской арганізацыі пачыналі сваё выхаванне выдатныя партыйныя і савецкія дзеячы, генералы і афіцэры, велізарная армія інтэлігенцыі. Піонерская арганізацыя выхавала мужных барацьбітоў за справу Леніна — Сталіна. У нас добра вядомы неўміручыя подзвігі Паўліка Марозава, Сашы Чэкаліна, Зоі Касмадзям'янскай, Олега Кашэвога, Рымы Шаршнёвай і многіх іншых герояў,

хто аддаў сваё маладое жыццё ў імя свабоды і ігчасці нарада.

Вялікі Сталін у дзень трыццатігоддзя прысвяціў юным піонерам натхняючыя слова.

«Ад усяго сэрца, — пісаў ён, — вітаю юных піонераў і школьнікаў у дзень трыцццанігоддзя піонерскай арганізацыі імя В. І. Леніна.

Жадаю піонерам і школьнікам здароўя і поспехаў у вучэнні, працы, грамадской работе.

Няхай піонерская арганізацыя і надалей выхоўвае піонераў і школьнікаў вернымі ленінцамі, адданымі сынамі нашай вялікай Радзімы».

Прывітанне вялікага Сталіна з хуткасцю маланкі абліяцела ўсе школы Савецкага Саюза і стала заклікам да яшчэ больш глубокага авалодання ведамі.

Міжнародны дзень абароны дзяцей адзначаўся ў нашай краіне як славыны вынік вялікіх дасягненняў у выхаванні.

Аднак нашы савецкія мацеры ні на хвіліну не забываюць, што мільёны дзяцей у капіталістычных краінах пазбаўлены радасці дзяцінства, калечасца фізічна і духоўна. Яны хочуць шчасці ўсім дзецим, усім простым людзям свету. Вось чаму, глубока ўсведамляючы санс сваёй працы, яны не шкадуюць ні сіл, ні энергіі для ўмацавання магутнасці соцыялістычнай Радзімы — аплоту міру ва ўсім свеце.

Умацаванне міру — гэта барацьба за шчасце дзяцей, за іх радасць, смех, за светлую будучыню.



Уадной сямі

На ЦІХАЙ Асоавіяхімайскай вуліцы Мінска, у глыбіні прасторнага ўтульнага двара бялее двухпаярховы дом. Гэта — дзіцячы дом № 7. У 1944 годзе, адразу ж пасля вызвалення Мінска, прывезлі сюды дзяцей з розных гарадоў і сёл Беларусі. Многія самі прышлі з партызанскіх зон, дзе прымалі ўдзел у герайчных справах славных беларускіх мсціўцаў.

Усе дзеці мелі розныя і ў той-ж час падобныя біяграфіі. Усіх іх радніла адно вялікае гора, якое вынеслі яны з вайны на сваіх кволых плячах. Застаўшыся без сям'і, без бацькоў, па-дзіцячаму даверліва цягнуліся яны да ласковых рук і цёплага слова.

У гэтым вялікім доме дзеці знайшлі шчырую бацькоўскую ласку і клопаты выхавальнікаў-педагогаў, многія з якіх самі страцілі сем'і і цяпер сустракалі новых выхаванцаў, як родных.

Гарачая пара ў дзетдоме пачалася яшчэ ў перыяд падрыхтоўкі да экзаменаў і да святкавання Першага мая. Дзеці адразу ж пасля школы, паабедаўшы і ўзбройшыся лапатамі, граблямі, насілкамі, высыпалі на двор. Ніякай мітусні. Усё загадзя было прадумана. Брыгадзіры расстаўлялі свае сілы хутка, не трацячы ні хвіліны на зборы.

У стальнянай майстэрні таксама кіпела перадсвяточная работа. Шэфы, рабочыя станкабудаўнічага завода імя Кірава, адрамантавалі дзецям усе ложкі,

але свае, «хатнія» майстры захацелі зрабіць іх зусім новымі. Валерык Чысцякоў, Віля Чарняўскі, Юра Кадыкоў, Толя Казлоў у спецыяльных рабочых касцюмах, з выглядам запраўскіх маляроў перафарбоўвалі ложкі ў блакітны колер.

У тыя дні дзейнай падрыхтоўкі дзяўчаткі вялі больш сваю, «жаночую» лінію. У іх спальнях ложкі і тумбачкі зязлі белізной. На падлозе ляжаў дывановы палаўік, на сталах зелянелі кветкі. Але гаспадыні не згаджаліся, што ў іх было ўжо падобна на свята... «Зайдзіце да нас Першага мая, тады паглядзіце» — запрашалі яны.

Не сядзелі, склаўшы рукі, і людзі ў кравецкай майстэрні.

Поўная жанчына ў цёмным рабочым халаце пераходзіла ад адной дзяўчынкі да другой, уважліва праглядала работу, рабіла заўвагі.

Гэта інструктар па кройцы і шыццю — Яўгенія Андрэйна Сачок. Радасна было чуць, з якім мацярынскім гонарам рассказала яна пра сваіх дзяўчынак.

— Вось работы Валі Казачонак, — звяртала яна нашу ўвагу на альбом эскізаў для вышывання бялізны і верхняга адзення на дзяўчынку-школьніцу. — Пачынала з простага сцябельчатага шва, з насавой хустачкі. А цяпер самыя складаныя рысункі выконвае... А вось Шура Хасіновіч. Бачыце, голуба

Дружна жывуць дзеці ў гэтым доме. Комсамолка Ала Фільева — вучаніца 7-га класа — цёпла клапоціцца аб малышах: дапамагае ім рыхтаваць урокі, чытае цікавыя кнігі. Заўсёды вакол яе збираюцца дружнай стайкай малышы. Вось і цяпер яна чытае вучням 2-га класа цікавую казку.

міру вышыла сабе на сукенцы. Першая дадумалася, і ўсе дзяўчынкі ёй зайздросцілі. У нас і свае майстры. Самі ўжо ўмеем машыну папраўляць.

Дырэктар дзетдома Аляксандра Якаўлеўна Кудрэвіч расказвала:

— У нас усе дзяўчынкі, пачынаючы з другога класа, самі шыюць на машыне. Старэшыя — з шостага і сёмага класаў — апрача таго, што шыюць для сябе, апранаюць таксама і сваіх падшэфных дзяўчатаў. Сапраўдныя майстры ў нас пайшлі ад мінулага года. Зрабілі мы заказ у майстэрні на святочныя прыгожыя сукенкі... И вось атрымліваем: усе сукенкі на адзін фасон і аднаго размеру. Колькі тут слёз было! И што вы думаеце? — пачалі пароцы і ўсё перашывали самі. Нашы дзяўчынкі любяць прыбірацца, — дабрадушна ўсміхаецца яна. — Ды ў нас ужо і заведзена: шыць такую сукенку, каб насілася з ахвотай...

Святы і выхадныя дні ў дзіцячым доме праходзяць урачыста. У госці

прыходзяць шэфы. Нярэдка наладжваюцца сустрэчы комсамольцаў—выдатнікаў вытворчасці станкабудаўнічага завода імя Кірава з выдатнікамі вучобы, сустрэчы з прадстаўнікамі вайсковай часці. Любяць дзецы слухаць расказы воінаў аб герайчных паходах і баях, аб славных палкаводцах любімай Савецкай Арміі.

Выдатнікаў дзетдома адзначае не толькі школа. Ад шэфаў яны атрымліваюць таксама каштоўныя падарункі: бібліятэчкі, канькі, партфелі.

— Бачыце, колькі ў нас прыяцеляў і як яны аб нас клапоцяцца. Дзецы лічаць іх за родных і цягнуцца да іх усім сэрцем, — задаволена гаворыць завуч Клаудзя Георгіеўна Карапава. — Спачатку, калі жахі вайны былі яшчэ свежы ў памяці, нашы педагогі хваляваліся: як прымусіць дзяцей забыцца аб гэтym. А зараз паглядзіце — бадзёрасць і вяселле так і свецяцца ў дзіцячых вачах. А хіба мала ў нашай рэспубліцы дзіцячых дамоў? І ўсюды дзецы акружаны вялікай любоўю і ўвагай народу, нашай партыі і дарагога бацькі Сталіна.

Клаудзя Георгіеўна на хвіліну задумваецца.

— Для нашага дзіцячага дома, — працягвае яна, — дзяржава штогод адпускае 12 тысяч рублёў толькі на вучэбныя дапаможнікі, 395 тысяч рублёў — на харчаванне. На мяккі інвентар (адзенне, абутак, пасцель) дадаткова асігнуеца 135 тысяч у год. Карапава: кожнае наша дзіця штогод атрымлівае ад дзяржавы ў сярэднім 8 тысяч рублёў. Дык чаму-ж нашым дзецим не весяліцца, калі яны і сътыя, і адзетыя і абытыя? І на таленты іх не прыходзіцца скардзіцца.

Цудоўныя перспектывы, мноства шырокіх дарог і професій чакаюць выхаванцаў за парогам роднага дома.

У медінстытуце вучыцца Піскунова Ларыса. На трэцім курсе фізкультурнага тэхнікума займаецца Маціеўская Ні-

на, якая прышла ў дзетдом з партызанскага атрада. Эла — адна з чатырох сяцёр Жукоўскіх, якая выхоўвалася ў дзетдоме, — заканчвае архітэктурны тэхнікум, піша дыплом; Тома заканчвае другі курс фінансавага тэхнікума; малодшыя, Дола і Зора, вучацца ў шостым і сёмым класах.

У Пінскім тэхнікуме сувязі займаецца Зоя Вішнейская. Гэтую сур'ёзнную настойлівую дзяўчыну, сувязнью партызанскага атрада, ведаюць не толькі ў нашай рэспубліцы. Яе подзвігі ў гады Вялікай Айчыннай вайны, апісаныя ў кнізе «Ніколі не забудзем», выклікаюць захапленне ўсіх нашых дзяцей.

Лёс Зоі і яе сяброў па дзетдому пераклікаецца з лёсам тысяч совецкіх дзяцей. Сіроцтва, якое прынесла ім вайна, не стала на іх шляху цяжкім крыжам, як гэта бывае ў краінах капитала.

Аб гэтym красамоўнай усякіх слоў сведчаць пісьмы саміх дзяцей. Вось што пішуць Зоі Вішнейскай выхаванкі дзетдома № 1 з мястэчка Дзятлава Баранавіцкай вобласці:

«Добры дзень, Зоя!

Пішуць табе незнаёмая дзяўчата — Васілеўская Маня і Шмялёва Надзяя. У час вайны мы таксама перажывалі цяжкасці. Мы живем у дзіцячым доме. Жывеца нам вельмі добра. Вучымся мы добра — на 4 і 5. Зоя, у нас працуюць некалькі гурткоў: харавы, танцевальны, фізкультурны, шахматны, музичны, літаратурны і інш. У мінулую нядзелю ў нас былі спаборніцтвы па лёгкай атлетыцы. Мы таксама прымалі ў іх удзел.

Зоя, піши нам».

І не дзіва, чаму такія цёплыя, поўныя захаплення водгукі пакідаюць замежныя дэлегацыі, наведваючы дзіцячыя дамы, дзе выхоўваюцца дзецы совецкіх воінаў, загінуўших на фронце.

Дзетдом № 7 восенню мінулага года наведала карэйская дэлегацыя. Гэта была незвычайна кранаючая сустрэча.

У пакой льюцца чароўныя гукі неўміручага твору Глінкі «Жаваранак». Выхаванкі дзіцячага дома № 7 слухаюць ігру сваёй старэйшай сяброўкі.

Фото М. Мінковіча



«Усе дзяўчынкі павінны ўмець шыць» ражылі выхаванкі дзіцячага дома № 7. Веру Бакашову прабуе пашыць сабе сукенку пад кіраўніцтвам Яўгені Андрэеўны Сачок. Такое-ж жаданне ў Mai Гімельштэйн і Валі Казачонак. Яны ўважліва слухаюць кіраўніцу гуртка.

Дзецы наперабой стараліся расказаць гасцям ўсё аб сваім жыцці, паказвалі свае спальні, рабочыя пакоі, касцюмы і нават дзённікі. Карэйскія таварышы ў сваю чаргу расказвалі дзецим аб тым, як змагаецца з амерыканскімі агрэсарамі іх герайчны народ, як мужна дапамагаюць у гэтай свяшчэннай барацьбе сваім бацькам, старэйшым братам і сёстрами карэйскія дзецы. Здавалася, не трэба было і перакладчыка: госці і дзецы добра адзін аднаго разумелі.

Герой карэйскай Народнай арміі Лі Дэн Ван прыслалі на імя выхаванкі дзетдома Валі Хадачынскай пісьмо:

«Дарагая Валя! Я чытаў тваё пісьмо нашым карэйскім дзецим. Яны вельмі абрарадаваліся прывітанню ад вас, выхаванцаў дзіцячага дома № 7, з далёкага горада Мінска. Вы, дзецы Савецкага Саюза, дзякуючы клопатам усяго совецкага народа, большэвіцкай партыі і асабістага таварыша Сталіна, жывеце свабодна і шчасліва.

Наши дзецы знаходзяцца зараз у нябачана цяжкіх умовах жыцця з-за зверстваў амерыканскіх імперыялістаў. Але наши дзецы вельмі адважныя. Яны таксама ваююць разам з дарослымі супроть ворагаў нашай радзімы, за ўстаноўленне міру на ўсёй зямлі.

Перадаю гарачае прывітанне ўсім совецкім дзецим ад наших карэйскіх дзяцей!»

Карэя, г. Пхеньян.

* * *

Мир на ўсёй зямлі! Аб гэтym мараць усе сумленныя людзі. Аб гэтym мараць выхаванцы дзетдома № 7 г. Мінска, многія з якіх маленькомі радавымі байцамі ішлі па дарогах Вялікай Айчыннай вайны.

Алена ВАСІЛЕВІЧ.

Задаўшыся ложаны



Мал. П. Астроўскага

Андрэ СТЫЛЬ

Часопіс «Новыі мір» надрукаваў раман французскага пісьменніка-комуніста Андрэ Стыля «Першы ўдар», удастоены Сталінскай прэміі.

Раман «Першы ўдар» — адзін з выдатнейшых твораў французскай прагрэсійнай літаратуры. У ім яскрава паказана супраціўленне французскага народа амерыканскім каланізаторам.

Выконваючы загад сваіх амерыканскіх гаспадароў, французскі ўрад даў загад паліцыі арыштаваць Андрэ Стыля і кінуць яго ў турму. Французскі народ патрабуе ад урада вызваліць Андрэ Стыля — актыўнага змагара за мір і дэмакратыю.

Ніжэй друкуецца ўрывак з рамана.

Чым бліжэй падыходзіў гэты час, тым ясней разумела Жаржэта неміучасць того, што павінна адбыцца.

Кожны раз, глянуўшы на будзільнік, яна ўсё вастрэй адчувала ў сэрцы боль, які разыходзіўся па ўсім целе, як кругі ад кінутага ў ваду каменя, і нават рукі ў яе пачыналі дрыжэць. І спачатку ў гэтую раніцу, калі яна збірала дачку ў дарогу, кожная рэч, якую яна брала ў рукі, — бляізна, школьнія прылады, зубная шчотка, парашок, яшчэ нейкая дробязь, — усё будзіла ў ёй смутак. Але тое была хутчэй нейкая няясная трывога, амаль фізічнае недамаганне, млявае адчуванне слабасці, якое адчувае чалавек у дажджлівія дні. Некалькі гадзін уперадзе было даволі для того, каб гэты ад'езд яшчэ не здаваўся неміучым, вырашаным. Але потым кожная хвіліна, якая набліжалася разлуку, каменем клалася ёй на сэрца.

А тут яшчэ дзеци перад адыходам у школу падышлі да ложка Жынеты, каб пацалаваць яе на развітанне... Яна хадзела ўстасць... Жаржэта крыкнула:

— Паспі яшчэ крышачку, набярыся сіл, жартачкі-ж — прасядзець сем гадзін у поездзе...

А дзеци смяюцца і бясконца целуюць сястрычку.

— Прывязі мне чаго-небудзь, — просіць яе Жэрар. — На ёлку прывязі, добра?

Жынета ўсміхаецца. Яна радуеца нечаканому падарожжу. Але як гэта для маці, калі дачка рада, так рада ад'езду.

Усе троє пайшлі, і адразу ў доме запанавала цішыня. Толькі Жынета, прабуючы зноў заснуць, варочаецца ў пасцелі, а на кухні перарывіста дыхае і часам стогне ў сне малы, які спіць каля печы на трох састаўленых разам крэслах. Ён не прачнуўся і тады, калі старэйшыя шумна развітваліся з Жынетай. Жаржэта ўкладвае рэчы ў вялікі чаротавы кошык для галубоў. Як ён рыпіць, гэты кошык! Вось ужо трох гады, як ён у іх, з таго часу як яны ўзялі да сябе сына аднаго шахцёра. Потым, у часе свайго водпуску бацькі прыехалі за сынам, і цяпер усё, што напамінае пра хлапчuka, — гэты кошык, ды яшчэ рэдкія пісъмы. Усё-такі куды лягчэй ўзяць да сябе чужое дзіця, чым адпраўляць сваё..

— Мама!

— Што табе?

— Мама, ты тут?

— Вядома, я-ж табе адказваю.

— А мне прыснілася, што я ўжо там. Прачнулася, і нічога не магу зразумець...

Жаржэта падбегла да ложка Жынеты з нейкай смутнай надзеяй, як быццам сон, што прысніўся дзяўчынцы, мог што-небудзь змяніць...

— І табе было там добра? Ты была здаволена?

— Вельмі!.. Але-ж ты будзеш да мяне часам прыязджаць, праўда, мама?

— Вядома, — схлусіла Жаржэта.

Голос сястры разбудзіў малога, і, убачыўшы з кухні, што тая яшчэ ў пасцелі, ён пытае:

— Ты таксама хворая?

У тазе, які Жаржэта паставіла на агонь, каб у апошні раз выкупаць дачку, ужо закіпае вада. Накаляючыся, дно таза патрэсвае. На вуліцы паднімаецца бура.

— Зараз унясу пасцілку, прыбяру вёдры ў камору, ды накрыю трусятнік цыратай, — гаворыць Жаржэта. — А ты не выходзь на вуліцу... Жах, што робіцца! Няўжо табе прыдзеца ехаць у такое надвор'е?

Потым зноў настае цішыня. Жаржэта старанна намыльвае Жынету. У цаглянай куханцы цёпла. Дзяўчынка стаіць у карыце зусім голая. Хворы хлопчык адварнуўся да сцяны... Падумаць толькі, Жынеце ўжо адзінаццаць год... Жаржэта асабліва сочыць за яе валасамі і заўсёды раней за ўсё мые ёй галаву. Якія ў Жынеты цудоўныя валасы. Залацістыя доўгія локаны падаюць ёй на плечы і, сапраўды, яны варты самага прыгожага ўбору на свеце. Як крыўдна, што іх прыходзіцца мыць зялёным мылом, але другога няма. Відавочна, ад яго сякунда гэтыя тонкія, пушыстыя мяккія валасы.

— Мама, мне балюча!

— Вось і ўсё, дачка. Трэба-ж прамыць як належыць, а то мыла застанеца.

А пра сябе Жаржэта думае, што не хутка цяпер ёй давядзеца мыць гэтыя залацістыя локаны. Можа быць, таму яна іх даўжэй звычайнага намыльвае, выціскае, перабірае...

За акном клочкам паваліў снег. Калі мокрую з ног да галавы Жынету трэба было выціраць, Жаржэта скамянулася, што забыла ручнік на дроце ў дварэ. Цяпер ён, вядома, вымак. Каб дзяўчынка не прастудзілася, Жаржэта пакуль спехам выцірае яе сваім фартушком, ідзе за ручніком. Па небу відаць, што зараз снег пойдзе мацней. Да чаго-ж яна няўажлівая...

Адчыняючы кухонныя дзвёры, — як яны рыпяць! — Жаржэта ўздрыгнулася ад сполаху. Нешта шарахнулася ад яе ў глыб двара. Бог ведае, што ёй здалося, яна зусім страціла галаву. Гэта ўсяго толькі стары сабака, які рыўся ў смяцёвай скрынцы. Трэба будзе, нарэшце, аднесці гэтае смецце на бераг. Вось ужо два месяцы, як у пасёлак не прыяджаюць за адкідамі. Таксама цацы... Потым позірк Жаржэты ўпава на старую ануенную ляльку з шарсцяным ласкутом замест сукенкі. Гэта, відаць, Жынета забыла яе на

дварэ каля каморы. Як дзіўна: снег адразу тае пайсюды і затрымліваецца толькі ў валасах лялькі. Цяпер, бадай, яе не варта ўносиць у дом. І ўсе-такі Жаржэта падбірае ляльку і прысланяе да акна так, каб на яе не падаў снег. Ручнік яшчэ не паспеў абледзянець, але стаў цяжкім ад снегу.

— Мама, што-ж ты мяне не выціраеш? Мне халодна.

Ах, праўда. Жаржэта настолькі захоплена думкай аб дзяўчынцы, што нават забыла, што тая яе чакае. Яна думае пра дачку так, быццам Жынета ўжо далёка.

— Можна мне цяпер павярнуцца? — пытае малы.

Жаржэта амаль машынальна апранае дзяўчынку, выбіраючы рэчы панавей. Жынета, вядома, не растаўцела, але вельмі вырасла і ўздужала за апошні год. Усё ёй вузка, усё коротка, сукенка не закрывае чырвоных, агрубелых ад холаду каленак. Асабліва малое паліто: яно так цягне ў плячах, што верхні гузік прыходзіцца пакідаць расшпліленым. Але ўжо затое ўсё на ёй чистае і зацыраванае.

Па-сапраўднаму Жаржэта ачнулася, калі ў парту праўбіла дванаццаць. Заставаліся лічаныя хвіліны. Цяпер усё ясна, нішто змяніцца не можа. Не ў сілах стрымаць сябе, Жаржэта ледзь паспявае адварнуцца, каб дзяўчынка не ўбачыла хлынуўшых слёз. Яна нават не магла прымусіць сябе прыгатаваць снеданне. Яна праста падсоўвае на агонь учараашні кофе: пап'ем з хлебам, і добра. А Жынета, як умоўлена, перад ад'ездам паснедае ў Жоржа. Жорж — гэта дэпутат-комуніст, які возьме Жынету з сабою ў Парыж і адвязе да той настаўніцы, якая выказала жаданне ўзяць да сябе дзяўчынку год дванаццаці з сям'і беспрацоўнага докера. Сэрца сціскаеца, як падумаеш, што тваю дзяўчынку выбраў чужыя людзі, замест таго, каб самой выбраць людзей, да якіх ты яе пасылаеш. Хоць, вядома, яна ім цалкам давярае, асабліва таму, што Жорж... І ўсё-ж сэрца Жаржэты сціскаеца. Дзяўчынцы будзе там добра, слоў няма, ёй будзе добра, але іменна таму — гэта цяжка выказаць, гэта-ж такое незразумелае, смутнае пачуццё — іменна таму Жаржэта загадзя ведае, што не зможа заглушыць у сабе змяшаную з гарачай удзячнасцю вострую рэўнасць маці да той далёкай жанчыны-друга, якая надоўга забярэ ў яе дзіця...

Вярнуўся Люсьен. Пакуль ён вешае свой веласіпед на крук у каморы, Жаржэта смаркаеца, выцірае слёзы, каб здавацца спакойнай, калі ён увойдзе.

Але Люсьен і сам нацягнута ўсміхаеца і тут-же пытае:

— Ну як, значыць, расстаемся?

Адразу відаць, і яго ўсю раніцу неадступна праследвала гэта думка. І такая туга скрываеца за яго ненатуральна бадзёрым тонам, што Жаржэта амаль забывае пра свой уласны боль. Яна пільна глядзіць на мужа. За трывіцаць год, пражытых разам, яна ўпершыню бачыць яго такім, з напружаным тварам, з жаўлакамі на скулах.

Ён злавіў яе позірк і адчуў, што трэба сказаць што-небудзь нязначнае, пустое, каб як-небудзь разрадзіць цяжкое напружанне.

— Ты начапіла ёй бант, а ў Парыжы, можа, ужо не носяць цяпер гэтыя штукі...

— Зняць? — пытае Жаржэта.

Дзяўчынка ківае галавой.

— Бачыш, так куды лепш, без усякіх фокусаў, — зайдвае Люсьен.

Ён прапускае скрозь пальцы валасы Жынеты, і яны струменяць па яго руцэ, адліваючы золатам, нібы пшаніца на сонцы. Якое багацце!

Ён моцна цалуе дачку.

— Ты-б пакуль расшпліла паліто. Час яшчэ ёсць... А то прастудзішся, калі выйдзеш на вуліцу.

— Я не хацела-б затрымліваць Анры, — тлумачыць маці. — Ён адвязе яе да Жоржа на веласіпедзе. Ітак, пакуль будзем развітвацца...

Усе змаўкаюць. Зараз прыдзе Анры, і яны пачуюць, як звякне званок яго веласіпеда, калі ён прыслоніць яго да сценкі...

— Што рабіць, жонка... Мы не маглі зрабіць інакш...

Даўно Люсьен яе так не называў. Яны глядзяць адзін на аднаго, не працягваючы пры дзяўчынцы гэтую гутарку, хоць звычайна яны не саромяцца дзяцей, ды і навошта ім паказваць усё ў ружовы姆 святле?.. Малы зноў заснуў. Ён вельмі слабы і ўвесі час спіць. Але ў сне, прынамсі, у яго нічога не баліць...

І Люсьен і Жаржэта ў такім напружанні, што самі не ведаюць, як сябе трymаць зараз, калі яны будуць расставацца з Жынетай... Так, Люсьен пастарэў. Ён часта паўтарае: «Мне ўжо пяцьдзесят адзін, ты, дачка, будзеш мне апорай пад старасць...» Раптоўна, як-бы ачнуўшыся, ён устае. Жаржэта гаворыць першае, што прыходзіць у галаву:

— Нелі атрымала паведамленне. У нас выключаюць элек-трычнасць за няўплату.. Праз тыдзень..

— Вось бачыш... Мы не можам зрабіць інакш...

— Ведаеш я не прыгатавала снеданне

— Ды добра, што ўжо там сёння... — Ён зноў садзіца і ставіць дзяўчынку між кален. — Там табе, напэўна, наладзяць ёлку. Па праўдзе кажучы, сёлета мы не змаглі-б вам нічога падараваць.

— Гэта няважна, тата. Ты-ж ведаеш, што гэта няважна. Я-ж разумею, — адказвае Жынета.

Ён злёгку тузае яе як-бы дзякуючы за гэтыя слова, і зноў машынальна перабірае яе валасы, нібы перакатвае паміж пальцамі бусінку.

— Не забывай кожную рэніцу старанна расчэсваць іх, — напамінае дзяўчынцы маці. — Ад гэтага валасы становяцца пышней і лепш блішчаць.

— Затое ты пападарожнічаеш, дачка. Убачыш Францыю, — гаворыць Люсьен з наіграным ажыўленнем. Ён хапаецца за гэтую думку, якая толькі што прышла яму ў галаву, і паўтарае, зірнуўшы на Жаржэту: — Убачыш Францыю... А тут, Жынета, шчыра кажучы, прадбачыцца цяжкі час. У твайм узросцце нельга галадаць.

Нялёгка яму было прамовіць гэтыя слова, але ён лічыў, што павінен усё растлумачыць дачцы. Нельга-ж адпускаць дзіця проста так, не расказаўшы, у чым справа; ці мала што яна можа падумаць...

— У нас канчаецца бульба, — зайдвае Жаржэта, каб дапамагчы яму. — Засталося ўсяго на два дні.

Люсьен апускае на стол свой велізарны кулак. Без раздражнення: хіба ў раздражненні тут справа?

— Кожны дзень, — гаворыць ён, — я праходжу міма іхняга складу... Сто тон бабоў гніе там вось ужо чатыры гады. Іх жаруць пацукі... Гэтыя бабы ім усучылі ў Чылі разам з селітрай... Яны не ведалі, што з імі рабіць... А цяпер, калі бабы пачалі ўжо псавацца, яны нават перасталі ахоўваць свой склад. Але гэтыя бабы так аддаюць плесенню... Некаторыя, праўда, гавораць, што з воцатам іх сяк-так яшчэ можна праглынуць, дый то... На другім складзе — збожжа, якое начало праастаць, а ў трэцім — прорва цукру... Уяўляю сабе, як пасля сённешняга дажджу з-пад варот цячэ салодкая вада... Але гэта ваенны склад. Ну, добра! Не вечна так будзе... Якая ты чысценька, Жынета. Будзь ветлівай там. Не капрызнічай. Не карыстайся тым, што з табой будуць няньчыцца..

Дзяўчынка не паспявае нічога адказаць. Чуваць, як Анры прысланяе свой веласіпед да сцяны барака. Люсьен і Жаржэта адначасова ўстаюць. Жаржэта зноў не можа стрымаць слёзы. Люсьен прыкусвае губу. Дзяўчынка зайдвае ўсё гэта і з трывогай глядзіць то на маці, то на бацьку. Да-гэтуль для яе ўсё было так проста... Люсьен абнімае жонку за плечы — хутчэй, каб падтримаць яе, чым для таго, каб суцешыць: хто ведае, у такую хвіліну ўсё можа здарыцца.

— Мы не першыя і не апошнія. Вось у часы «Д'епа»¹ падехала больш пяцідзесяці дзяцей. Усе яны вярнуліся, ты-ж ведаеш. Іх так даглядалі, як прынцаў.

У пакой уваходзіць Анры.

— Не плачце, Жаржэта, — гаворыць ён. — Жорж дасканала ведае гэтую сям'ю. Яны, праўда, не комуністы, але людзі добрыя.

Стоячы за спіною Жаржэты і паранейшаму абнімаючы яе за плечы, Люсьен знакам паказвае Анры, што трэба спяшацца.

— Вось бачыш, — гаворыць ён жонцы, — Анры думае тое-ж самае...

— Ну, час, — перабірае Анры. — Трэба яшчэ паснедаць у Жоржа, толькі-толькі і паспееем на поезд.

Раптоўна прачынаеца малы. Нічога не разумеючы і не рашыўшы яшчэ, заплакаць яму ці не, ён пытае маці, якая плача:


— Мама, што такое?

Люсьен паспешліва і няспрытна цалуе Жынету ў абедзве шчакі і ў валасы. Потым яе ледзь удаецца вырваць з абнімкаў не валодаючай сабою Жаржэты. Анры спехам прыкручвае кошык для галубоў да багажніка, садзіць Жынету на раму і прабуе жартаваць:

— Гатовы! Станцыя прызначэння — Парыж!

Слёзы маці ўзрушилі Жынету. Цяпер яна зусім разгубілася. Анры глядзіць на Люсьена, той махае яму рукой, і ён

¹ Люсьен мае на ўвазе забастоўку докераў, якія адмовіліся грузіць зброя для вайны ва В'єтнаме. Рабочыя іншых гародоў узялі да сябе часова дзяцей бастуючых докераў. (Задзялага перакл.)



ад'язджае. Але не паспявае ён зрабіць і дзесяці метраў, як Жынета, расплакаўшыся, прабуе саскочыць з веласіпеда. Жаржэта ўскрыкае, і нават Люсьен на хвіліну траціць галаву. Ён так ніколі толкам і не зразумее, што з ім сталася ў той момант. Напэўна, у такіх хвілінах можна задушыць чалавека. Ён робіць некалькі кроکаў, нібы прабуючы дагнаць Анры, які адвозіць яго дзіця, але не аклікае яго... Нешта ў ім абрываецца... Скончана. Так лепш.

У дзверах барака тоўпяцца людзі. Падыходзяць жанчыны, каб чым-небудзь дапамагчы. Люсьен, сам не ведаючы чаму,

махае ім рукой — маўляў, не трэба, і гаворыць Жаржэце:

— Пойдзем дамоў. Ні да чаго, каб на нас глазелі. Хадзем...

Жаржэта рыдае, апусціўшы галаву на стол. Але адчуўшы, што рукі, якія абнімалі яе плечы, расчапіліся, яна разумее, што з мужам нешта здарылася. Люсьен чалавек мужны, другога такога, бадай, у парту не знайдзеш, але зараз ён бледны, як палатно.

— Люсьен!

Калі-б яна не ведала, які ён сільны, яна-б напэўна так не спалохалася. Ён сціскае велізарныя кулакі. Яна ведае: для яго барацьба — заўсёды работа мускулаў, нават калі гэта барацьба з самім сабою.

— Люсьен!

Ён глядзіць ёй праста ў твар. Ён увесе, як нацягнутая струна. Упершыню ў жыцці яна бачыць, як затуманіліся яго вочы.

— Не трэба, Люсьен, — гаворыць яна ціха. — Не трэба...

Жаржэта больш не думае аб сабе, аб сваім горы. Зараз яна думае толькі аб ім. У яго дрыжаць губы. Нарэшце, ён з цяжкасцю вымаўляе:

— Гэта не столькі з-за яе ад'езду... Пакутліва тое, што я не здольны пракарміць сваю сям'ю. Мне сорам, Жаржэта. Мне сорам!

— Не кажы так. І супакойся. Вось дзеці ідуць са школы. Не трэба пры ix!..

Малы на сваіх крэслах зноў заснуў.

— Што за жыццё! — паспявае прамовіць Жаржэта, першым дзеці ўбягаючы у пакой.

ШАПКА ФРАНЦУЗСКАГА ХЛОПЧЫКА

Н. ЗІДАРАЎ

Дождж застаў нас ля музея «Сталін». Пахмурнела неба над Москвой. Ды адразу ў выставачнай зале Сонца абдало нас цеплынёй.

З дывана майстроў Азербайджана Усміхаўся Сталін як жывы. Падарунак прости ад Руана У прасторнай зале нас здзівіў:

З Францыі — лістоўкі і карціны. Кожны ўзрушан — бачна па вачах: Вось над гэтай шапкай светласініяй Развяваўся Орадура сцяг.

У Парыжы ў час ліхой навалы Хлопца расстряляў фашысцкі кат. Маці шапку сына захавала, Берагла, як свой каштоўны скарб.

Каты зноў прышлі ў яе краіну. Маці, сын якой склаў галаву, Гэты падарунак — шапку сына — Сталіну даслала у Москву.

Група піонераў разглядае Сціплыя руанскія дары. Хмурыць бровы белыя, чытае Аб тэроры нелюдзяў стары.

Шапкі воіны знялі з пашанай, Ім шкада, што ў дні цяжкай вайны Хлопчыка французскага з Руана Не паспелі ўратаваць яны.

Светла ў зале, ні размоў, ні шуму. Моўчкі мы пакінулі музей. І аб Сталіне з нас кожны думаў, Думаў кожны пра сваіх дзяцей.

Пераклад з балгарской мовы.



ІНАВАТАРЫ

СТАРШНЯ фабрычнага камітэта пачакаў яшчэ некалькі хвілін і, калі ў прасторным зале, запойненым рабочымі фабрыкі, устанавілася цішыня, спакойна прамовіў:

— Слова для дакладу прадстаўляеца Валянціне Фёдаравай.

Апошнія слова старшыні патанулі ў буры аплодысментаў. На трывану ўзнялася высокая, стройная дзяўчына. Яшчэ месяцы два назад яе мала хто ведаў на фабрыцы, а цяпер сярод шматтысячнага калектыва рабочых наўрад ці знайдзеца чалавек, які не чуў-бы аб яе спрахах.

У дні перадмайскага спаборніцтва яна з сяброўкамі Нінай Баранавай і Інай Бараноўскай, стаўшы на стаханаўскую вахту, прайвілі выдатную ініцыятыву — замест дзесяці-трынаццаці круглапанчошных аўтаматаў пачалі аблугоўваць дваццаць пяць.

І вось сёння, па просьбе рабочых, яна павінна расказаць аб вопыце сваёй работы. Яна пачынае свой прости рассказ аб тым, што можа зрабіць кожны рабочы, каб наша Радзіма стала яшчэ багацейшай і прыгажэйшай.

Слухаючы яе важкія слова і довады, не хочацца верыць, што перад табой радавая работніца.

Але гэта так. Яна — адна з многіх прадстаўніц шматмільённай арміі савецкіх жанчын, вырашчанай і выхаванай партыяй большэвікоў, актыўных будаўнікоў новага комуністычнага грамадства, якія добра разумеюць свае мэты і задачы.

Участак круглапанчошных аўтаматаў — гордасць усёй фабрыкі. Яго стварылі пазалетася і аснасцілі першакласнымі совецкімі машынамі КАС-22, на якіх вырабляюцца капронавыя панчохі.

Усе трои сяброўкі належаць да ліку тых работніц, якім прышлося прымаць непасрэдны ўдзел у стварэнні і абсталіванні ўчастка. З гэтага ў іх і началася знаёмства са складанейшымі аўтаматамі.

З того часу непазнавальна змяніўся цэх і яго людзі. Трои сяброўкі сталі сапраўднымі майстрамі сваёй справы.

— Як зараз памятаю, — расказвае Ніна Баранава, — у першыя дні самастойнай работы цяжка было нам спраўіцца нават з шасцю станкамі. Але неўзабаве мы асвоілі свае функцыі і пачалі працаўаць на 10 — 13 аўтаматах.

Дзяўчыны хутка дасягнулі не толькі самай высокай выпрацоўкі, але і пачалі даваць найбольшы процэнт першагатунковай прадукцыі.

Але ім, маладым, поўным творчых сіл, не хацелася на гэтым спыніцца. Ад дэлегацыі рабочых, якая наведала ленінградскую фабрыку «Чырвоны сцяг», дзе такія-ж машыны паявіліся значна раней, яны даведаліся, што там лепшыя вязальшчыцы працујуць на 16 машынах.

— Я ўпэўнена, што мы таксама можам павялічыць зону аблугоўвання, — заяўвіла Іна Бараноўская.

— І мне здаецца, што дасягнуць гэты мэты мы зможем пры ўмове, калі

Знатныя вязальшчыцы віцебскай фабрыкі «КІМ» — Н. Баранава, І. Бараноўская і В. Фёдарова.

Фото П. Азарчанкі

паскорым апрацоўку панchoх, — заўважыла Ніна Баранава.

Многія з вязальшчыц, даведаўшыся, што троє сяброўак збіраюцца перайсці на павышаную зону аблугоўвання, пры зручным выпадку лічылі сваім абвязкам іранічна заўважыць:

— Глядзіце, не асаромцеся!

Але сяброўкі мелі свае разлікі. Іх прапанову ўхвалілі і падтрымалі начальнік цэха і парторг.

29 сакавіка ўсяму калектыву фабрыкі стала вядома, што Іна Бараноўская, Ніна Баранава і Валянціна Фёдарова, стаўшы на стаханаўскую вахту ў чесць 1 Мая, дабіліся выдатнай перамогі — пачалі аблугоўваць па 25 станкоў.

— Сакрэт нашага поспеху, — расказвае Валянціна Фёдарова, — у тым, што мы да мінімуму скарацілі час на асноўных ручных аперацыях. Раней мы, напрыклад, адзявалі панchoху на левую руку і, праводзячы вялікім пальцам левай рукі па збаўках ложнага шва, захоплівалі ім накідак і абразалі яго з абодвух бакоў нажніцамі, якія трymалі ў правай руцэ. Затым, прытрымліваючы вялікім і ўказальным пальцамі левай рукі за мысок, выварачвалі панchoху на левы бок, абстрыгалі нажніцамі вісячыя канцы ва ўсіх месцах пераключэння ніцевадзіцеляў і здымалі панchoху з рукі.

Для сартыроўкі мы нацягвалі вывернутую панchoху зноў на левую руку, правяралі прышыўку барта, глядзелі, ішо ёсьць худоба, і пераходзілі да ніжнай часткі. Правяралі стрэлкі пяткі і мыска, ранжэйку. Здымалі панchoху з рукі і клалі на плячо. Правы бок панchoхі заставаўся не правераным.

Паколькі гэтыя аперацыі ідуць адна за другой, мы іх аб'ядналі. Цяпер мы адзяваем панchoху таксама на левую руку і па меры прасоўвання да следу праглядаем правы бок. Таксама выразаем накідак, затым выварачаем правай рукой борт на левы бок, прытрымліваем панchoху левай рукой, каб яна не саслігнула, абразем канцы нітак на пераключэнні і адначасова аглядаем якасць прышыўкі барта, адцягваючы левы бок на сябе, каб лепш бачыць усе петлі. Затым паступова сцягваем панchoху з левай рукі, праглядаем пры гэтым левы бок пагалёнка і абразем канцы. Калі пальцы левай рукі, слізаючы ўдоўж панchoхі, крануцца пяткі, яны яе нацягнуць настолькі, што можна добра бачыць стрэлкі і лепш

іх праверыць. Падобным спосабам пра-
вяраем мысок, звяртаючы ўвагу на
стрэлкі і ранжэйку. Адначасова з пра-
глядам абразаем канцы, якія вісяць у
месцах пераключэння ніцевадзіцелей.
Такім чынам, цяпер мы адзявае пан-
чоху на руку не два, а толькі адзін раз.
Гэта не толькі паскорыла працэс, але і
зменшила колькасць зацяжак. Цяпер мы
праглядаем абодва бакі. Праця-
глесць аперацыі скарацілася з 33-х да
16 секунд на кожную панчоху. У нас
застаўся час, каб аблужыць дадатко-
вую колькасць машын.

Акрамя таго, дзяўчата выпрацавалі
пэўны маршрут, які набыў зараз зам-
кнутую форму. Калі раней, пакончыў-
шы з апошнім машынай, прыходзілася
вяртадца ўхаластую да першай, на што
кожны раз ішло 30 — 40 секунд, то
цяпер гэтага няма. Ліквідацыя халас-
тога ходу дала магчымасць павялічыць
зону аблугоўвання.

* * *

Фабрыку «КІМ» нам давялося наве-
даць неўзабаве пасля таго, як дзяўчы-
ты-наватары праўвілі сваю ініцыятыву.

— Я веру, што на павышаную зону
аблугоўвання па нашаму прыкладу пя-
ройдзе большасць вязальщыц нашага
участка, — заявіла тады Валянціна
Фёдарава.

І вось мы зноў у панчошным цэху.
Абапал шырокага праходу, які працяг-
нуўся на ўесь цэх, размясціліся роў-
нымі радамі складанейшыя станкі-аў-
таматы. Тэхнолаг цэха т. Канігіна зна-
ёміць нас з апошнімі навінамі. Зараз
на фабрыцы вядзецца вялікая падрых-
тоўчая работа да абраўлення асарты-
менту прадукцыі, палепшання якасці,
трываласці і зневяды выгляду жано-
чых панчох. Так, напрыклад, баваўня-
ная панчохі будуть вырабляцца з апа-
ленай пражы, што прыдаст ім шаўка-
вісты, прыемны выгляд.

З вялікай любоўю і цеплынёй адзы-
ваецца т. Канігіна аб дзяўчатах-нава-
тарах. Не так даўно Іну Бараноўскую
і Ніну Баранаву прынялі ў комсамол,
а Валянціну Фёдараву — кандыдатам
у члены ВКП(б).

Гарадскі камітэт партыі адбрыў іні-
цыятыву маладых наватараў. Іх вопыт
широка вывучаецца і папулярызуецца
сярод рабочых. Колькасць іх паслядоў-
нікаў няспынна расце. У адным толькі
панчошным цэху на шматстаночнае а-
блугоўванне перайшлі 52 работніцы, у
тym ліку на ўчастку круглапанчошных
аўтаматаў — 12 чалавек. У бліжэйшы
час мяркуеца перавесці ўсіх работніц
на аблугоўванне 25 машын. Падлічана,
што ў выніку гэтага фабрыка атрымае
ў месяц 18 тысяч рублёў ёканоміі, што
дасць за год больш 200 тысяч рублёў.

А. СТУК



НАД НЁМАНАМ

С ПАКОЙНА і ціха нясе свае воды
прыгажун Нёман. І толькі ў
час моцных вятроў яго люстра-
ная роўнядзь хвалюеца, бурліць хва-
лямі.

Там, дзе з Нёманам сустракаецца
рэчка Сервеч, летась пачалося будаў-
ніцтва калгаснай гідраэлектрастанцыі.
Калгаснікі за кароткі час узвялі пад-
мурак, пачалі класі сцены.

Аднойчы ў калгас прыехалі меліяраты,
пахадзілі, паглядзелі і сказалі
старшыні — Ганна Трафімаўна Кумец:

— Будаўніцтва электрастанцыі пры-
дзеца забараніць. Гэта месца нам
натурбіна.

— Як гэта вам? — запратэставала
Кумец.

— Ды так, нам. Меліярацыю тут
праводзіць будзем, — адказаў тыя.

Ганна Трафімаўна не такі чалавек,
каб адступіцца ад свайго, спыніць
пачатую справу. Яна звярнулася за
дапамогай у раён. Але там падты-
малі не яе, а меліяратараў.

Ганна Трафімаўна паехала ў Мінск.
Тут уважліва выслушалі яе довады і
праабяцалі выслаць на месца спецыя-
лістаў. Хутка ў калгас прыбылі інжи-
неры, агледзелі, што і як, і далі сваё

заключэнне — гідраэлектрастанцыю
можна будаваць.

І вось над Нёманам зноў звіняць пі-
лы, грукаюць сякеры. На гэты адказ-
ны ўчастак выдзелены лепшыя калгас-
ныя цесляры, сталяры і іншыя спе-
цыялісты.

Сёння ў калгасе, куды ні глянь,
усюды ідзе будаўніцтва. Пасярод вёскі
зіхаціць бліскучым дахам новы клуб.
Сюды вечарамі ўжо збіраюцца калгас-
нікі паглядзець выступленні гурткоў
мастакай самадзейнасці, кінакарціну,
паслушаць лекцыю, даклад, пачытаць
свежую газету, пагуляць у шашкі і
даміно, а то і проста падзяліцца дум-
камі. А можна пайсці і ў хату-чыталь-
ню, у бібліятэку, у вячэрнюю школу.
Людзі цягнуцца да ведаў, да культуры.
Паступова яны становяцца такімі-ж
непазнавальнымі, як сама вёска Шчор-
сы, як суседнія вёскі Панямонь, Крас-
ноўскія горы, Балотцы, што аб'ядналіся

На здымку: старшыня калгаса дэпутат
Вярхоўнага Совета СССР Ганна Трафі-
маўна Кумец разам з сакратаром калгас-
най партарганізацыі Іванам Пятровічам
Саўко аблічкоўвае план электрыфіка-
цыі і механизациі калгаснай гаспадаркі.

адзін буйны калгас імя Варашылава. Раней, пры польскіх панах, не было Шчорсах ні адной культурнай установы, а пра электрычнасьць сяляне і маравіць не маглі. Цяпер-жа на тэрыторыі калгаса імя Варашылава ёсьць некалькі школ, клуб, хата-читальня з бібліятэй, медыцынскі пункт, будуецца свая электрастанцыя. За ўсё гэта сяляне ўдзячны Советскай уладзе.

Толькі трох гады існуе калгас. З дапамогай роднай дзяржавы ён паспяхова развівае ўсе галіны грамадской гаспадаркі — палівадства, жывёлагадоўлю, гародніцтва, садоўніцтва, укараняе совецкую аграбіялагічную науку, вонкі перадавікоў сельскай гаспадаркі. Трасасяяне, радковая сяўба, ворыва з перадпружнікамі, культывацыя, падкормка пасеваў мінеральнымі ўгнаеннямі — усе гэтыя перадавыя агратэхнічныя прыёмы трывала ўвайшлі ў вытворчую практику варашылаўцаў. У мінулы, засушлівы год калгас сабраў самы высокі ў Любчанску раёне ўраджай збожжавых — 14,7 цэнтнера ў сярэднім з гектара. У балансе пасеўных культур значнае месца займае лён. Летась пад лён адвалі 70 гектараў, амаль столькі-ж і сёлета. Кожны гектар даў 5,5 цэнтнера семя і 3,9 цэнтнера валакна. А звязно Вольга Краскоўская дабілася нечуванага тут ураджаю — па 7 цэнтнераў семя і па 7,5 цэнтнера валакна. Толькі за лён калгас атрымаў 700 000 рублёў прыбытку.

Хутка ідзе ўгару грамадская жывёлагадоўля, павялічваецца яе прадуктыўнасць. Для жывёлы пабудаваны і будуюцца добрыя памяшканні.

Але галоўная сіла калгаса — у яго людзях. Яны праславіліся далёка за межамі Любчанскага раёна сваёй працягітасцю, пошукамі новых, перадовых метадаў работы.

Старшыня калгаса Ганна Трафімаўна Кумец родам адсюль-жа, з Паня-

У гэтым годзе знатная ільнаводка-звеннявая Вера Камар вырашила сабраць два ўраджай ільну са свайго ўчастка. На здымку вы бачыце яе звязно за другой праполкай і падкормкай ільну. На пярэднім плане — Вера Камар.

Фото С. Капелькі (Фотахроніка БелТА).



Непазнавальна змяніліся і людзі новай калгаснай вёскі. Вось сям'я маладой стаханаўкі — звеннявой па ільну, комсамолкі Людмілы Каляда. Разам з бацькам і маці, членамі яе звязна, яна выпрацавала ў мінульым годзе каля тысячы працадзён, зарабіўши больш двух тон хлеба, каля трох тон бульбы, некалькі тысяч рублёў грашыма. Дзве сястры атрымалі сярэднюю аддукацыю і працу ўчаць настаўніцамі. Вечарамі ва ўтульнай і багатай кватэры Людміла чытае сваёй сям'і творы Лысенкі, Вільямса, Дакучаева, мастацкую літаратуру.

моні. Былая батрачка, яна першай уступіла ў калгас, і людзі адзінадушна абрали яе старшынёй.

А яшчэ пазней яны абрали Ганну Трафімаўну дэпутатам Вярхоўнага Савета СССР.

Не так лёгка жанчыне кіраваць гаспадаркай, у якой аб'яднала больш поўтысячы сялянскіх двароў і якая налічвае 3 090 гектараў зямлі. Але-ж Ганна Трафімаўна не адна. Яна апіраецца на комуністаў і комсамольцаў, на членоў праўлення і брыгадзіраў, на шырокі калгасны актыў. Яна чула прыслухоўваецца да голасу радавых калгаснікаў, да іх парад і патрабаванняў.

Калгас паспяхова завяршыў веснавую сяўбу. Цяпер калгаснікі даглядаюць пасевы, падымаюць папары, рыхтуюцца да касавіцы і жніва.

Ільнаводкі Вольга Краскоўская і Вера Камар узяліся вырасціць сёлета па два ўраджай ільну на адных і тых-же участках. І па тым, як Вольга і Вера пасеялі лён, з якой любоюю цяпер даглядаюць, можна меркаваць, што яны даб'юцца свайго.

Многа выдатных людзей у калгасе! Выходзяе іх партыйная арганізацыя. Яна ўзначальвае соцывілістычнае спаборніцтва хлебаробаў, вядзе барацьбу з тымі, хто перашкаджае калгасу рухацца ўперад.

Партыйная арганізацыя прывівае калгаснікам соцывілістычныя адносіны да працы і грамадской маёрасці, кла-поціца аб павышэнні іх палітычнай свядомасці.

Багаты і радасны ў калгаснікаў сённешні дзень. А яшчэ больш багатым і радасным будзе заўтрашні. Яны спадзяюцца пабудаваць неўзабаве сваю электрастанцыю і радыёузел, механізаваць працаёмкія працэсы ў жывёлагадоўлі, прапусціць праз усе палі шматгадовыя травы.

* * *

...На ўскрайне вёскі Шчорсы, у старажытным парку над Нёманам высіцца велізарны дуб. Кажуць, што некалі, пад гэтым дубам тварыў свае неўміручыя песні Адам Міцкевіч. Невясёлья песні выходзілі тады з-пад пяра паэта.

Іншыя песні гучалі сёня пад дубам Міцкевіча. Складаюць іх і спяваваюць самі калгаснікі. Песні аб вольным, радасным калгасным жыцці, аб Сталіне — сейбіту шчасця.

В. ПЛЕШАВЕНЯ.



МАСКВА, Ленінскія горы... Гэта самае высокое месца ў нашай совецкай сталіцы. Адсюль адкрываецца неабсяжная панарама вялікага горада.

Тут больш ста гадоў таму назад юны Александр Герцэн і яго сябра Нікалаі Огароў урачыста пакляліся «на вачах усёй Масквы» ахвяраваць жыццём для барацьбы за свабоду. І з таго часу Герцэн называў гэтая горы «святымі ўзгоркамі».

У ноч пад 1 мая 1952 года позіркі зачараваных масквічоў былі накіраваны да Ленінскіх гор, на вяршыні якіх упершыню зазяў у святочнай ілюмінацыі новы будынак Маскоўскага дзяржаўнага універсітэта. Нібы выліты з золата, узняўся над Москвой цудоўны палац.

Зусім нядоўга засталося чакаць. 1 верасня шэсць тысяч студэнтаў Маскоўскага дзяржаўнага універсітэта пачнуць навучальны год у новым будынку. Тут размесціцца факультеты дакладных і прыродазнаўчых навук. Але ўжо і зараз з усіх канцоў сталіцы едуць сюды юнакі і дзяўчата, пакуль што палюбавацца велічным збудаваннем. Сярод іх — юныя украінцы, беларусы, грузіны, азербайджанцы, латышы... У Маскоўскім дзяржаўным універсітэце вучыцца моладзь амаль сарака нацыянальнасцей.

Днём і ноччу імчацца да Ленінскіх гор таварныя эшалоны і сотні аўтамашын. Велізарная армія будаўнікоў заканчвае аддзелку галоўнага корпуса і суседніх будынкаў. Разам з імі працуецца зараз мастакі і скульптары, садаводы і аграномы. У іх гарачая пара.

На Ленінскіх гарах мы агледзелі Палац навукі.

Галоўны корпус універсітэта мае 36 паверхаў. Яго вышыня разам з вянчаючай вежай, залацістым шпілем і зоркай дасягае 260 метраў. Гэта самы высокі будынак Еўропы. Прыйдніты на натуральным горным п'едэстале, ён кідаецца ў очы за дзесяткі кіламетраў ад Масквы.

Шырокая мрамарная лесвіца вядзе да галоўнага ўваходу. Мы праходзім міма воднага басейна і шматлікіх фантанаў, міма помніка М. В. Ламаносаву, чыё імя носіць універсітэт, праходзім міма іншых скульптурных помнікаў вялікім рускім вучоным.

Перад намі файе актавага зала. Тут над мрамарнай каланадай — шэсцьдзесят мазаічных партрэтаў вялікіх даследчыкаў прыроды. Актавы зал на 1500 месц з трох бакоў акружаюць беламрамарныя колоны. Ён у паўтара раза больш Балоннага зала Дома Саюзаў і па свайму аб'ёму роўны пяціпавярховаму будынку. Тут будуць працоўніца ўрачыстыя паседжанні, навуковыя канферэнцыі, міжнародныя кангрэсы вучоных. Хутка на фоне велізарнага дэкаратыўнага пано ўзнімецца трохметровая скульптура І. В. Сталіна, высечаная з цэльнага маналіта белага мрамару. Актавы зал упрыгожаецца восемнаццаць бюстамі вы-

Палац



Новы высотны будынак Маскоўскага дзяржаўнага універсітэта

датных рускіх вучоных і пісьменнікаў — выхаванцаў Маскоўскага універсітэта.

На першых сямі паверхах галоўната корпуса размесціцца геалагічны факультэт. Для яго падрыхтаваны багацейшыя калекцыі мінералаў і выкапняў. У камерах штучнага клімату можна ствараць палірны холад і трапічную гарачыню. Велізарныя лабараторыі і навуковыя кабінеты аснащаны самай навейшай апаратурай.

Дзесяць паверхаў зойме цэнтральнае кнігасховішча. Ствараецца бібліятэка ў мільён дзвесце тысяч томоў. Адсюль кнігі будуць пнеўматычна падавацца на любы паверх у 46 чытальных залаў і ў бібліятэчныя філіялы. Галінныя аддзелы бібліятэкі размесціцца ў асобных карпусах і ў бакавых крыллях галоўнага будынка.

Ліфт нясеца ўверх. Шэсць паверхаў займае геаграфічны факультэт. Для яго адведзены 22 лабараторыі і 49 кабінетаў, не лічачы двух карпусоў для абсерваторыі і гідралагічнага аддзялення. Тут будуецца першая ў свеце радыёметрычна ўстаноўка для вызначэння дакладнага ўзросту гор, курганаў, скал, рэк. Факультету працягнуты друкарня для выдання карт, аўтамабільны парк і рабочы флот для дальніх экспедыцый.

Дарэчы напомніць, што універсітэт будзе мець абышырныя вытворчыя майстэрні, аснашчаныя па апошняму слову тэхнікі.

Тут ствараецца ўласнае прыборабудаўніцтва.


Вежавая частка... Шэсць паверхаў заняты тут музеем. Гэта жывая гісторыя дакладных і прыродазнаўчых навук, гісторыя землезнайства. Багацейшыя зборы экспанатаў прысвечаны нашай Радзіме — прыродзе, жыццельнаму свету, багацьнетраў.

Вакол верхніх паверхаў вежы дзягніц тэрраса з балконамі. З велізарнай вышыні глядзім мы на Москву і захапляемся велай панарамай.

Галоўны корпус — тэта толькі частка новага будынку МДУ. На Ленінскіх гарах створан ансамбль універсітэцкіх будынкаў — больш трыццаці карпусоў! Асобны шасціпавярховы будынкі пабудаваны да хімічнага, фізічнага і біёлага-глебавага факультэтаў, для інстытута механікі і іншых інстытутаў. У агульной складанасці тут будзе каля 1 700 вучэбных і навуковых лабараторый, больш 160 лекцыйных залі і пакояў для групавых заняткаў. У іх размешчаны больш 800 000 розных прыбораў, механізміў і апаратаў. Студэнты атрымлююць для заняткаў унікальнае навукове абсталяванне. Такія лабараторыі, як акутычная, радыётэхнічна, аптычна, фізічных метадаў даследowania, гідрадынамікі іншыя не маюць сабе роўных.

Велізарныя клопаты праявілі будаўні-

навукі



ерсітета імя М. Ламаносава.

Фото І. Сініцына.
(Фотахроніка ТАСС).

аб бытавых умовах моладзі. Кожны студэнт будзе жыць у асобным пакоі. Уваходзім у адзін з іх. Тут два столікі — абедзенны і пісъмовы, мяккія крэслы, ложак-канапа, насценная шафа, радыё. Мноства святла і паветра, паркетная падлога, прыгожа адзеланая сцены і столь — усё тут радуе вока. На кожных два пакоі ёсьць душавая, умывальная і туалетная. Круглыя суткі падаеща гарачая вада.

Будаўнікі паклапаціся таксама аб падачы ў пакоі чыстага свежага паветра, аб роўнай спрыяльнай тэмпературы і многім іншым, што цяжка нават пералічыць. На кожным паверсе ёсьць утульныя гасціныя для адпачынку. Тут можна паглядзець і тэлеперадачу. Дарэчы, ва ўніверсітэце будуць свае тэлевізійныя студыі. Для вучэбных заняткаў студэнты могуць карыстацца гуказапісам, радыё і кіно. У прыватнасці вялікую карысць прынясць запіс на плёнку і перадача па радыё важнейших лекцый. Тэлефонная і гадзіннікавая аўтаматичная станцыя кіруюць тысячамі апаратуў. Між іншым, на вежы галоўнага корпуса ўстанаўляецца самы вялікі ў свеце гадзіннік. Цыферблат яго мае ў дыяметры амаль дзесяць метраў, а даўжыня хвілінай стрэлкі перавышае чатыры метры.

Сто дванаццаць камфартабельных хуткасных ліфтаў-аўтаматаў звязваюць паміж паверхі Палаца навукі. Каб падняц-

ца на самыя верхнія паверхі, патрабуеца ўсяго поўхвіліны. Кабіны ліфтаў змяшчаюць адначасова 1 200 чалавек.

Жылыя карпусы зручнымі пераходамі злучаюцца з вучэбнымі памяшканнямі, актовым залам, бібліятэкамі, клубам, сталовымі, рэстаранам. Каб трапіць са свайго пакоя ў любую частку ўніверсітэта, студэнту не трэба выходзіць з будынка.

У асобным пяціпавярховым корпусе размешчаны клуб і спартыўныя збудаванні. Клубны зал мае 800 месц. Па колькасці пакояў для гурткоў мастацкай самадзейнасці, па тэхнічнаму абсталяванню сцэны, па мастацкай адзелцы файе і салонаў гэты клуб можна параўнаць з вялікім палацам культуры. У сваім клубе студэнт можа знайсці любы від адпачынку.

У гэтым-же корпусе знаходзіцца басейн для плавання. У ім можна праводзіць вялікія спартыўныя спаборніцтвы. Тут ёсьць вежа для прыжкоў у ваду, трампліны, трибуны для гледачоў. У любы час года студэнты могуць займацца воднымі спортамі. А побач размешчаны шматлікія спартыўныя залы — для гімнастыкі, бокса, барацьбы, фехтавання. Вялікі гімнастычны зал разлічен на сотні чалавек. Тут ёсьць нават бегавыя дарожкі для трэніроўкі — такая вялікая плошча спартыўных памяшканняў!

Юнакі і дзяўчыны змогуць таксама займацца спортам на дванаццаці адкрытых

спортыплошоўках. У іх будзе футбольнае поле, водная станцыя на Маскве-рацэ, лыжная база.

Велізарная тэрыторыя горада навукі пакрываецца зялёнымі масівамі. Гордасцю ўсёй Масквы будзе вопытны аграбатанічны сад на Ленінскіх гарах, які займае 40 гектараў. Ён ствараецца для навуковай работы студэнтаў, аспірантаў і прафесараў. Тут ужо шумяць тысячи дрэў. Вось цяньшаньская ёлкі, сібирскія кедры, амурскі аксаміт, даурская лістоўніца... Створаны дэндрарый, дзе можна бачыць каштоўныя пароды дрэў, выведзеныя селекцынерамі. Дзесяць штучных альпійскіх гор, складзеных з граніта, пясчаніка і валняка, даюць уяўленне аб горнай флоры СССР і іншых краін. Альпінарый мае нават «дясніны» і горнае возера. Паміж каменняў растуць тысячи горных раслін і кветак.

Вялікую плошчу займае мічурынскі пладоваягадны сад. У ім высажаны рэдкія гатункі яблынь, груш, сліў, вішні. Дрэвы для пладовага саду вырошчваліся мічурынцамі ў шматлікіх гадавальніках і даследчых станцыях краіны. У батанічным садзе ёсьць абшырны разарый, які налічвае 350 гатункаў руж, участкі лекавых, харчовых і іншых каштоўных раслін.

На тэрыторыі ўніверсітэта запаўняюцца вадой 30 сажалак. Гэта для тых, хто будзе вывучаць жыццё рыб.

...Раніцай займаюць свае месцы тысячи людзей, якія заканчваюць унутраную аддзелку памяшканняў. Усяго за тры з падвой гады пабудаваны гэты велізарны ансамбль белакаменных будынкаў — выдатнае тварэнне совецкіх зодчых. Першыя кубаметры бетону былі закладзены ў фундамент вясной 1949 года. У будаўніцтве прымалі ўзел каля 500 прадпрыемстваў краіны. На будоўлі выраслі шматлікія кадры вопытных рабочых і спецыялістаў. Недалёка ад яе створаны добраўпрадаваны пасёлак, у якім жывуць зараз дваццаць тысяч чалавек. Будаўнікі прымянілі мэханізмы, яшчэ невядомыя ў сусветнай практицы. Смелая наватарская думка спецыялістаў і стаханаўцаў дапамагла ў вырашэнні складанейшых тэхнічных задач.

Такім з'яўляецца Палац навукі, які ўзняўся каля злучыны Масквы-ракі на Ленінскіх гарах па волі вялікага Сталіна.

Прывітанне табе, самы лепшы ў свеце ўніверсітэт! Хутка над зводамі шматлікіх залаў загучаць маладыя галасы. З усіх канцоў краіны з'едуцца юнакі і дзяўчыны ў храм навукі. Тут на 120 кафедрах будуць вучыцца маладыя будаўнікі новага жыцця. У сценах гэтага палаца вырастуць тысячи вучоных комуністычнага грамадства. З вяршыні Ленінскіх гар ужо зараз відаць светлыя далі нашага цудоўнага заўтра, імя якому комунізм.

АБ СТАЛІНЕ-СЕЙБІТУ

Янка Купала

Аб Сталіне-сейбіту песня мая,
А песня ад сэрца і звонка,
як медзь,

Яку ў жніво пяе ў полі жняя,
Яку ў касьбу пяе ў лузе касец.

Багата ўраджаем
Зямля расквітнела.
У будучнась людзі
Узіраюцца смела.

Аб Сталіне-сейбіту песня мая,
А песня з души і гартоўна,
як сталъ,
Яку пяе арлоў горных сям'я,
Яку пяе пры кавадле каваль.

Арлы-самалёты
Ўсё неба ўзялі,

І волю здабылі
Сабе кавалі.

Аб Сталіне-сейбіту песня мая,
А песня ад сонца, ад зор залатых,
Яку пяе уся наша зямля,
Аб сейбіту светлы разносячы

слых.

Ён даў для народаў
Асноўны закон,
І дружбу народаў
Навек стварыў ён.

Аб Сталіне-сейбіту песня мая,
А песня ад казак, чароўных тых
сноў,
Што сталіся яваю нашага дня,
Што збавілі долю ад пут,
ланцугоў.

Заглянула сонца
Да хат, сутарэнъ,
Праклятых дзён прошлых
Развеяўся цень.

Аб Сталіне-сейбіту песня мая,
А песня ад шчасця, ад радасных
дзён,
Якая на крыллях ляціць салаўя
За межы-граніцы ды будзіць
там сон.

І рухнуць апоры
Фашысцкіх цямніц,
Нявольнікі выйдуць
Да ясных зарніц.

НАРОДНЫ ПАЭТ БЕЛАРУСІ

Пятрусь БРОЎКА

В ЕЛІЗАРНА любоў беларускага народа да свайго вялікага паэта, аднаго з асновапаложнікаў беларускай літаратурнай мовы Янкі Купалы.

Шырока папулярна і любіма імя Янкі Купалы сярод усіх народаў шматнацыянальнага Савецкага Саюза. Вядома яно і за межамі нашай Радзімы. Творы Купалы выдаваліся і выдаюцца на многіх зарубежных мовах.

Янка Купала зрабіў для беларускага народа столькі, што яго імя будзе вечна жыць у сэрцы народным. А прадоўны шлях Янкі Купалы сапраўды вялікі і герайчны. Мінула калі поўстагоддзя з таго часу, калі ў маі 1905 года ў Мінску, у газете «Северо-западны край» быў апублікованы яго першы верш «Мужык».

Ужо сваім першым вершам паэт мужна заявіў, што ён — народны пясняр, які выступае ў абарону сялянскай бедноты, супроць памешчыкаў-прыгнятальнікаў:

Але хоць колькі жыць тут буду,
Як будзе век тут мой вялік,
Ніколі, браткі, не забуду,
Што чалавек я, хоць мужык.
І кожны, хто мяне спытае,
Пачуе толькі адзін крык:
Што хоць мной кожны пагарджае,
Я буду жыць — бо я мужык!

Творы Янкі Купалы даходзілі ў самыя народныя глыбіні таму, што яны былі вельмі сугучныя настроем народа, і яшчэ таму, што напісаны яны проста, выразна і заўсёды з высокім майстэрствам.

Паэзія Янкі Купалы з самага пачатку была выразна-ідэйная, мэтаймкнёная. Янка Купала быў песняром бяднейшага сялянства і батрацтва старой беларускай вёскі. Зусім ясна

ёй сказаў аб гэтым у сваім вершы «Я не для вас...» у 1907 годзе:

Я не для вас, паны, о не,
А я для бедных і загнаных,
Я з імі мучуся ўраўне,
У адных закут з імі кайданах...
Я не для вас, паны, о не!

Максім Горкі першы высока ацаніў творы Янкі Купалы. Ён першы адзначыў іх высокую якасць і народнасць. Максім Горкі ў 1910 годзе пісаў:

«Ці ведаецце вы беларускіх паэтаў Коласа і Янку Купалу? Я нядаўна пазнаёміўся з імі — падабаюцца. Проста, задушэнна і, відаць, сапраўды народна...»

Максім Горкі першы пераклаў верш Янкі Купалы «А хто там ідзе?...» на рускую мову і даў яму мудрую ацэнку. У часопісе «Современный мир» у 1911 годзе ён пісаў:

«Я звяртаю ўвагу скептыкаў на маладую літаратуру беларусаў — самага забітага народа ў Расіі, — на работу людзей, якія згрупаваліся вакол газеты «Наша ніва». Дазволю сабе прывесці песьню, выданую нядаўна «Нашай нівой», слова напісаны беларускім паэтам Янкай Купалай.

А хто там ідзе, а хто там ідзе
У агромністай такой грамадзе?

— Беларусы.

А што яны нясуць на худых плячах,
На руках ў крыві, на нагах ў лапцах?

— Сваю крыўду.

А куды-ж нясуць гэту крыўду ўсю,
А куды-ж нясуць на паказ сваю?

— На свет цэлы.

А хто гэта іх, не адзін мільён,
Крыўду несць наўчыў, разбудзіў іх сон?

— Бяды, гора.

А чаго-ж, чаго захацелася ім,
Пагардженым век, ім, сляпым, глухім?

— Людзьмі звацца.



Янка Купала

Скульптура А. Глебава.

З вялікай цяжкасцю на бедныя сродкі беларускага зямляцтва ў Пецербургу ў 1908 годзе ўдалося выдаць першую кнігу вершаў Янкі Купалы «Жалейка». Але царскім апрычнікам творчасць маладога беларускага рэволюцынага паэта прышлася не па густу. Яны наклалі арышт на кнігу паэта, як на кнігу, якая заклікае да барацьбы супроць прыгняタルнікаў.

І потым яшчэ не раз творы Купалы падвяргаліся канфіскацыі, а сам аўтар судоваму праследванню, таму што паэзія яго была на ўзбраенні тых, хто змагаецца за свабоду народа.

Янка Купала нарадзіўся 25 чэрвеня па старому стылю 1882 года ў невялікім фальварку Вязынка былога Вілейскага павета. Бацька яго быў безземельным і таму вымушан быў быць арандатаром. Цяжка было працаваць на чужой зямлі і плаціць непамерную арэнду плату памешчыкам. Памешчыкі ганялі сям'ю Купалы з месца на месца. Сам Купала ўспамінае, што за сваю юнацтвом ён пераязджаў дзесяць разоў у розныя месцы, шукаючы кутка, зямлі. Бацька паэта памёр рана, і яшчэ маладому Янку Купале прышлося клапаціцца аб усёй шматлікай сям'і. Працаваў Купала рабочым на спіртаводачным заводзе. Галечка ўвесь час праследвала яго.

Янка Купала напісаў шмат выдатных твораў да Вялікай Каstryчніцкай соцыялістычнай рэвалюцыі, але асаблівага росквіту яго творчасць дасягнула ў гады совецкай улады. Яго радавала, хвалявала ўсё шматграннае жыццё вызваленага народа, які будзе новае, цудоўнае жыццё пад кіраўніцтвам славнай большэвіцкай партыі, па ўказаннях вялікіх правадыроў рэвалюцыі — Леніна і Сталіна.

Новае жыццё ў горадзе і вёсцы, натхнёная стваральнай праца, бунае жыццё моладзі, шчаслівае дзяцінства — усё гэта з'явілася прадметам паэтычнай працы Янкі Купалы.

Нястомні працуючы над новымі творамі, Янка Купала шмат часу ўдзяляе грамадскаму жыццю. Ён прымае ўдзел у стварэнні Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта — першай вышэйшай навучальнай установы на Беларусі, створанай совецкай уладай, у арганізацыі Акадэміі навук БССР, выхоўвае маладых беларускіх паэтаў і пісьменнікаў. У 1925 годзе, улічваючы велізарныя пажаданні народа і вялікія заслугі паэта, урад прысвоіў Янку Купале ганарове званне народнага паэта. Акадэмія навук Беларускай ССР выбрала яго правадзейным членам. Выбрала акадэмікам Янку Купалу і Акадэмія навук Украінскай ССР.

Янка Купала пастаянна цікавіўся жыццём калгаснага сялянства, і, зразумела, чаму многія лепшыя яго творы напісаны аб калгасным сяле. Ён празорлівым вокам здолеў паказаць новыя з'явы, якія прышли ў сяло дзякуючы соцыялістычнай перабудове, а галоўнае, ён праўдзіва і пранікнёна ў сваіх творах намалываў аблічча новага чалавека. Найбольш яркія з іх: «Лён», «На нашым полі», «Песня трактарысткі», «Як я молада была», «Я калгасніца», «Вечарынка», «Госці» і іншыя.

Максім Горкі, які сачыў за творчасцю паэта, высока ацаніў адзін з калгасных вершаў Купалы — «Лён», напісаўшы на палях рукапісу сардэчнае слова: «Слаўна!».

Радавала Янку Купалу грандыёзнае прымысловое будаўніцтва ў совецкай Беларусі. Некалі забітая, аграрная краіна становілася магутнай індустрыяльнай. Усё гэта знаходзіла адлюстраванне ў яго творчасці.

Янка Купала, які перажыў змрочныя гады царызма, палітыкай якога з'яўлялася нацкоўванне аднаго народа на другі, быў глыбока ўсхвалявани новымі, брацкімі адносінамі людзей і ў гады совецкай улады з'яўліся сапраўдным песьніром сталінскай дружбы народаў.

Ён стварыў многія творы, прысвечаныя вялікаму рускаму народу, з вялікай любоўю пісаў ён аб брацкай Украіне, аб сонечнай Грузіі. Ён прысвячаў свае вершы Максіму Горкаму, Тарасу Шэўчэнку, Джамбулу, ён перакладаў творы Пушкіна, Лермонтава, Некрасава, Шэўчэнка, А. Міцкевіча, Кандратовіча (Сыракомля), Канапніцкай, сучасных совецкіх паэтаў. Ён з'яўляецца выдатным перакладчыкам «Слова аб палку Ігаравым».

Лепшыя свае творы Янка Купала прысвяціў Радзіме, стаўцы Маскве і вялікаму правадыру — таварышу Сталіну. У вершы «Аб Сталіне-сейбіту» Янка Купала гаворыць аб вялікай усенароднай любві да свайго бацькі і настаўніка:

Са Сталіным лёгка жывеца на свеце:
Як яснае сонейка, гэтак нам свеціць,
Шляхі ён да шчасця і радасці квешіць,
Каб гора не зналі старыя і дзеці,—
Са Сталіным лёгка жывеца на свеце.

За зборнік вершаў «Ад сэрца» ў 1940 годзе Янку Купале была прысуджана Сталінская прэмія першай ступені.

Янка Купала быў актыўным барацьбітом супроць фашызма. У даваенных гадах ён кляйміў фашысцкую тыранію гітлераўскай Германіі, фашыстаў, Шлесудскага, якія прыгняталі народы.

У першыя дні Вялікай Айчыннай вайны ён заклікаў беларускі народ да свяшчэннай барацьбы з ворагамі. Ён глыбока верыў у свой народ і таму з поўным правам ад імя народа заяўляў:

«Калі вораг сарве яблык, які паспееў у нашым садзе, ён разарвецца ў яго руках гранатай!

Калі ён сажне жменю нашых цяжкіх калоссяў, зерне вылеціц і знішчыць яго свінцовым дажджом!

Калі ён падыйдзе да нашых чистых студзёных крыніц, яны перасохнутъ, каб не даць яму вады!»

Янка Купала выступаў у друку, па радыё, на ўсеславянскіх мітынгах, заклікаючы даць усенародны адпор гітлераўскім бандытам. І слова яго даходзілі. Яны натхнялі на барацьбу. Вершы яго чыталі воіны на франтах, вершы яго падымалі ў бой народных мсціўцаў — партызан. Кожны партызан Беларусі напамяць ведаў яго патрыятычныя кліч:

Партызаны, партызаны,
Беларускія сыны!
За няволю, за кайданы
Рэжце гітлерцаў паганых,
Каб не ўскрэслі век яны.

Янка Купала глыбока верыў у перамогу совецкай Радзімы над крыявым фашызмам. Яму не давялося дажыць да радасных дзён перамогі. Ён памёр у 1942 годзе. Але збыліся яго слова, слова вялікага паэта-патрыёта, звернутыя да свайго народа:

Загоім раны, адбудуем
Свае сялібы зруйнаваны,
Сваю краіну маладую
Святлом асвяцім нечуваным.

Совецкая Беларусь, якую так горача любіў Янка Купала, залячыла сёння раны, нанесеныя вайной. Як і прадбачыў паэт, — узняліся ўвышыню новыя дамы, палацы, выраслі цудоўныя кварталы гарадоў, яркім святлом новага жыцця асветлена ўся краіна. Беларускі народ, таленавітym песняром якога ён быў, у дружнай сям'і брацкіх народаў ідзе да свайей лепшай будучыні — комунізма.

I ў першых радах яго ў барацьбе за шчаслівае жыццё, у барацьбе за мір — паранейшаму неўміручу народны пясняр Янка Купала.

М. АРОЧКА

СУСТРЭЧА З КУПАЛАЙ

З Купалай
у Мінску сустрэцца
Прышлі дэлегаты-карэйцы.
Пазнаў з п'едэстала
Гасцей наш Купала.
Здаецца,
Прамові тады ён:
«Карэйцы,
Арлы маладыя,
Сябры мае,—
Знаю вас...
Знаю.
І вас я ад сэрца вітаю».
Здалося,
На твары Купалы
Не сонца,
А радасць зазяла.
Хвілінаю гэтай
Адчулі карэйцы,
Што радасць паэта
Свяціла ў іх сэрцах...
І госці
Без слоў зразумелі
Усё,
Чым Купала сагрэў іх:
І песні баяна-паэта,
Што звоняць
Над цэлай планетай,
І праўду,
Што з песнямі ходзіць
І вечна жыве у народзе,
І радасць
За край свой любімы,
І шчасце Совецкай Радзімы,
І веру,—
Прарочыла сэрца! —
Што стрэне
Свабодных карэйцаў,
Што прыдзе
Комуна на свеце
І «шчасце
Увекавечыць».

Г. ЖДАНОВІЧ

З ДЗЯЩІНСТВА

Я добра памятаю час,
Калі упершыню
За парту сеў у першы клас,
І книгу разгарнуў.

Дзіцячай мовай нараспей
Купалы верш чытаў,
Ён песні радасна гучэў,
Да працы заклікаў.

Не раз у музыцы лясоў,
У песнях салаўя,
У звоне жытніх каласоў
Чуў верш знаёмы я.

І паўставаў перада мной
Край родны ва ўсю шыр.
Купалы верш хадзіў у бой,
Цяпер — бароніць мір.

Я з ім даўно пасябрываў,
Як з сонцам чалавек,
З тых год, калі вучыцца стаў,
З тых год і на ўвесь век.



«КАЛГАСНІКІ У ГАСЦЯХ У ЯНКІ КУПАЛЬІ».
Рэпрадукцыя з карціны А. Волкава. (Музей Янкі Купалы).

ЛЮБІМЫ ПАЭТ

Выкаванні наведвалінікаў музея

* * *

Я, калгасніца калгаса імя 1-га Мая Круглянскага раёна Магілёўскай вобласці Ганна Іванаўна Старавойтава, наведала музей нашага любімага паэта Янкі Купалы. Шмат мне чыталі мае дзеци яго вершаў, якія я заўсёды любіла слухаць. А сёння я ўбачыла тут шмат новага для мяне, створанага нашым народным паэтам Янкай Купалай. Для мяне на ўсё жыццё застануцца ў памяці карціны, напісаныя мастакамі да верша «А хто там ідзе?» і інш. Гэта сапраўды так было пры старым чорным часе, калі мы не ведалі ніякай свабоды і права.

Вершы Янкі Купалы застануцца не толькі ў маёй памяці, але і ў памяці ўсіх тых, хто ірвается да свабоды і шчасця.

Я жадаю поспехаў нашай моладзі, якая вывучае творы Янкі Купалы.

Адно маё пажаданне работнікам музея: захоўвайце і расшырайце музей Янкі Купалы, каб навекі засталася аб ім памяць у нашага маладога пакалення.

67-гадовая калгасніца А. СТАРАВОЙТАВА

* * *

Нельга без хвальвання наведваць гэтыя пакоі, у якіх так ярка ўваскрасае жыццё і дзейнасць любімага песняра беларускага совецкага народа, песняра, творы якога заўсёды так шчыра і задушэўна гучаць у песнях. Гора народа старой, прыгнечанай вёскі і радасць, шчасце і непахісную веру ў сваё светлае будучае нашага совецкага чалавека — ніхто другі не здолеў так, як Янка Купала, перадаць у сваіх вершах.

Вось чаму я так люблю спяваць песні Янкі Купалы!

Дзякую за памяць, якая захоўваецца ў музеі.

Народная артыстка СССР і БССР
Л. П. АЛЕКСАНДРОУСКАЯ

* * *

Я, вучаніца Украінскай ССР г. Днепрапетроўска, праездам праз г. Мінск пабыла ў музеі выдатнага пісьменніка беларускага народа. Назаўсёды светлы вобраз пісьменніка застанецца ў маёй памяці. Пісьменнік-рэволюцыянер, які змагаўся за шчасце ўсяго народа, напісаў шмат вершаў, якія чытаюць і ведаюць не толькі ў нашай краіне, а і далёка за межамі яе. На Украіне ўсе піонеры і вучні ведаюць і любяць Янку Купалу, ведаюць яго вершы, і вось мне ўпершыню давялося пабываць у г. Мінску, убачыць яго рукапісы, скульптуры, зробленыя выдатнымі мастакамі.

Янка Купала заўсёды будзе сярод нас — моладзі.

Шчыра дзякую В. Ф. Луцэвічу за захаваныя каштоўныя памяткі нашага дарагога Янкі Купалы.

Комсамолка Г. ПЕТЛІЧЭНКА.

УЗОР БЕЛАРУСКАЙ ДРАМАТУРГІІ

ВЯЛІКУЮ творчую спадчыну пакінуў нам народны паэт Беларусі Янка Купала, паэтычныя творы якога вядомы мільёнам совецкіх людзей.

Разам з тым Янка Купала з'яўляецца яшчэ і аўтарам п'ес: «Паўлінка», «Раскіданае гняздо», «Прымакі», якія адыгралі вялікую ролю ў стварэнні і развіцці беларускага нацыянальнага тэатра.

«Паўлінка», напісаная Янкай Купалай у 1912 годзе, з першых дзён з'яўлення на сцэне горача захапляла гледача сваёй сапраўднай тэатральнасцю, цудоўным нацыянальным каларытам, сакавітасцю і багаццем народнай мовы. Яна і сёння захапляе нас сваёй жыццёвай пераканаўчасцю, цудоўна выпісанымі харектарамі, яскравым народным юмаром. «Паўлінка» з'яўляецца непераўзыдзеным узорам беларускай драматургіі.

Калектыву тэатра, аднаўляючы пастаноўку «Паўлінкі» ў 1943 годзе, шерагледзеў многае з таго, што было у ранейшых яе пастаноўках.

Было знайдзена смелае рагшэнне спектакля. У ім удала спалучыліся тэатральнасць і народнасць. У афармленні ўнесены элементы стылізацыі: прыгожая арка на пярэднім плане сцэны, карункавая заслона па матывах слуцкіх паясоў, прыгожа прыбраная хата з выразанымі па франтону словамі: «Янка Купала», народныя ўборы, узятые з больш далёкага мінулага, а самае галоўнае — цудоўны ансамбль актораў-выкананіцаў, шмат песень, музыкі. Усё гэта надало спектаклю святочнасць, зрабіла яго радасным, лёгкім для ўспрымання.

У цудоўным ансамблі спектакля яскрава выявілася майстэрства такіх майстроў сцэны, як народныя артысты СССР, лаурэаты Сталінскай прэміі Г. П. Глебаў і Б. В. Платонаў, народныя артысты БССР, лаурэаты Сталінскай прэміі В. І. Дзядзюшка і Л. І. Ржэцкая, заслужаная артыстка БССР, лауреат Сталінскай прэміі В. Н. Поля, заслужаная артыстка БССР Р. Н. Кашэльнікова, І. Б. Шаціла, П. А. Пекур.

Адказная работа ў гэтым спектаклі лягла на плечы актрыс. Ролю Паўлінкі выконвае заслужаная артыстка БССР Р. Н. Кашэльнікова. Яна стварыла паэтычны вобраз беларускай дзяўчыны з народа. Артыстка тонка, мяккімі фарбамі малое перад намі сумленную, смелую, глыбокую натуру разумнай, жыццерадаснай дзяўчыны, якая смела парывае з сям'ёй і ідзе з дому да свайго кахранага.

Маці Паўлінкі Альжбета ў выкананні народнай артысткі БССР Л. І. Ржэцкой — сама праўдзівасць на сцэне. Гледачу хочацца сказаць: «Вось іменна такой і была гэтая жанчына». Альжбета — маці з вялікім сэрцам, якая жадае шчасця сваёй дачцы. Ціхая, клапатлівая, яна і звонку тыпова. Мы



Сцэна са спектакля «Паўлінка» ў выкананні артыстаў тэатра імя Янкі Купалы. У ролі Паўлінкі Р. Н. Кашэльнікова, Агаты — В. Н. Поля.

недзе бачылі яе на сяле яшчэ ў дарэволюцыйныя гады. Яна і пакорная і непакорная. Знешне слухаючыся гаспадара-мужа, яна ў душы супроты яго. Яна стаіць за шчасце сваёй дачкі, бо разумее сучасную моладзь, хоць з ёю «дужа трудна паладзіць». Але яна радасна хрысціца, калі бачыць, што «Паўлінка» ўцякла разам з Якімам».

Цяжкая задача паўсталая перад заслужанай артысткай БССР, лаурэатам Сталінскай прэміі В. Н. Поля. Яна стварае вобраз надзвычайнай каларытнасці. Грубаватасць Агаты актрыса пераводзіць у сакавіты народны юмар, насычае яго дзесяткамі адценняў, таму яе паговоркі і прыказкі гучаць свежа і ненадаедліва. Разам з тым, мы ў Агаце прыгадаем дабрэйшай душы чалавека, якая спачувает Паўлінцы, хоча ёй дапамагчы, але ў сілу сваёй абмежаванасці не ведае, як і чым.

Наогул жаночы ансамбль «Паўлінкі» цудоўна дапаўняе ўесь спектакль, гаворыць аб сталасці майстэрства Л. І. Ржэцкай, В. Н. Поля, Р. Н. Кашэльніковай.

Любоў, з якой калектыву тэатра адносіцца да «Паўлінкі», сведчыць аб яго вялікай павазе да Янкі Купалы, імя якога носіць тэатр. Гэтая любоў перадаецца і гледачу. Вось чаму спектакль «Паўлінка» доўга яшчэ будзе ўпрыгожваць сцэну тэатра імя Янкі Купалы.

С. БІРЫЛА,
заслужаны артыст БССР.

АБ ЧЫМ РАСКАЗВАЮЦЬ НАШЫ ЧЫТАЧЫ

(Агляд пісем, паступіўших у рэдакцыю)

ВЯЛІКІ жыццёвы шлях праішла старая работніца Добрушскай папяровай фабрыкі Тацяна Чуясава. З дзіцячых год ей вельмі хацелася вучыцца. Але падвёў «закон божы». На другі год дзяўчынку выключылі са школы. Галечка гнала на работу. У 1912 годзе, калі Тацяне было дзесяць год, бацька з ціжкасцю ўла-

дзіў яе вучаніцай на фабрыку князя Паскевіча.

«Працаўца прыходзілася па 16 гадзін у суткі, — піша Тацяна Осіпаўна, — за мізэрныя грошы — рубель семдзесят капеек у месяц. У той-жа час дзеці багачоў вучыліся ў гімназіях, шалелі ад раскошы.

Урэзаўся ў памяць такі выпадак.

Дзяўчынкай была я. Стаяла з вялікай групай дзяцей рабочых калі «ілюзіёна». Усім нам вельмі хацелася паглядзець карціну, а білетаў не было за што купіць. У гэты час пад'ехаў фэлон з панскімі дзецьмі. Яны захацелі пачешыцца і кінулі ў нас некалькі білетаў. Тут пайшла бітва. Да крыві збі-

лі адзін аднаго за білеты, а палічы, стоячы ўбаку, рагаталі.

Але надышоў канец капіталістам. Вялікая Кастрычніцкая рэвалюцыя, партыя Леніна — Сталіна дала совецкаму народу радаснае, шчаслівае жыццё».

Тав. Чуюсава зараз стаханаўка. Свой план выконвае на 200 проц. За выдатную якасць прадукцыі і высокую прадуктынасць працы атрымала падзяку ад Міністэрства папяровай прамысловасці, узнагароджана Ганаровай граматай.

«Я ганаруся, — піша яна далей, — сваім актыўным жыццём і люблю яго. Мне выбралі інспектарам па тэхніцы бяспекі. Удзельнічаю ў харавым гуртку пакамернага цэха. Нашы песні запісаны на плёнцы, іх перадаюць па радыё.

Мы добра працуем і добра адпачывам. У выходны дзень ідзем у клуб, глядзім кінафільмы. У клубе вялікая бібліятэка, музыка, більярд — усё ў распараджэнні рабочых».

Два з паловай гады таму назад на Гродзенскім тонкасуконным камбінаце пачала працаваць Маргарыта Гусева. Яе брыгада з месяца ў месяц перавыконвае план, змагаецца за выдатную якасць прадукцыі. Але гэтага мала маладой патрыётцы. Як гаспадыну вялікага дома, яе хвалюе ўсё жыццё прадпрыемства.

«Вялікім недахонам у нас быў перавыдатак сыравіны, — піша М. Гусева. — Пра гэта толькі і было гутарак. Аднойчы на сходзе я ўнесла прапанову штодзённа вывешваць на дошцы паказчыкаў не толькі нормы выпрацоўкі, але і даныя па эканоміі і перавыдатку сыравіны. Пропанёву прынялі. За апошнія два месяцы наша брыгада зэканоміла 82,2 кг сыравіны і знізіла сабекошт на 1784 р. 75 к.».

Аб вялікім вытворчым уздыме і росце свядомасці работніц паведамляе Анастасія Мядзведзеў — брыгадзір брыгады выдатнай якасці Баранавіцкай швейнай фабрыкі:

«Усе члены маёй брыгады, — піша яна, — перавыконваюць план. Такіх поспехаў мы набіліся з дапамогай упрыгожэння рабочага дня, перадачы вонкіту лепшых стаханаўцаў. Усе 12 чалавек нашай брыгады стаханаўцы, усе актыўна ўдзельнічаюць у соцыйлістычным спаборніцтве. Усе мы вучымся ў палітшколе».

Прамысловцаў нашай рэспублікі з года ў год расце, аснашчаеца новай тэхнікай. Гэта відаць не толькі на буйнейшых фабрыках і заводах, але і на любым прадпрыемстве.

«На скурзаводзе № 5 гор. Гродна я працую з 1944 года, — піша Ганна Латышэўская. — Апрацоўка скур тады

вялася ў нас уручную. Машын было вельмі мала. Зараз завод не падобны на той, якім быў 7—8 год назад. У нас паявілася шмат новых машын. Яны значна палегчылі працу. Я асвоіла трох прафесій: лушчылыщицы, гляндоўщицы і абразчицы. Мы працуем па метаду знатных наватараў краіны Антаніны Жандаравай і Ольгі Агафонавай.

Для далейшага ўдасканалення тэхнілогіі вытворчасці, павышэння прадуктынасці працы і палепшэння якасці скурных тавараў усе работніцы нашага аддзелачнага цэха вучачца на вытворча-тэхнічных курсах».

У калгасах рэспублікі ўсё больш пашыраюцца пасевы каштоўнейшай тэхнічнай культуры — кок-сагызу. У пісьмах у рэдакцыю звеннявія-каучукаводкі расказваюць, як яны змагаюцца за атрыманне высокага ўраджаю.

Вольга Юдэнка — звеннявая з калгаса імя Сталіна Шарыцкага раёна — піша:

«Усю плошчу пад пасеў кок-сагызу падрыхтавалі мы яшчэ з восені мінлага года. Як толькі пачаў таяць тарфянік, прыступілі да сяўбы і закончылі яе 10 красавіка. У пачатку мая праўлі першую шароўку. Мы працуем па ўсіх правілах агратэхнікі і ўпэўнены ў высокім ураджаі».

Праскоўя Казлова — звеннявая з калгаса «13-годдзе Кастрычніка» Рагачоўскага раёна — піша:

«Наша звяно абавязалася вырасці не менш 80 цэнтнераў карэнняў кок-сагызу з гектара, і мы ўпэўнена змагаемся за такі ўраджай. Своечасова праvodзім падкормку, шароўку, адным словам, пасевы добра даглядаем».


Сумленная праца прыносіць культуру і заможнасць у калгасную сям'ю.

«За 1951 год, — піша т. Ігнатава, звеннявая па кок-сагызу з калгаса «Чырвоная Дубрава» Рагачоўскага раёна, — мы атрымалі па 1 кг 200 г збожжавых і 2 рублі грашыма. Акрамя таго, я са сваім звяном атрымала дадатковай аплаты па 28 рублёў на працадзень і пішаніцы 4 цэнтнеры».

«У калгасе жывем мы заможна і культурна, — піша звеннявая Соф'я Нямковіч з калгаса імя Кірава Грэскага раёна. — Усе дамы нашы электрыфікаваны, у кожным доме ёсьць радыёпрыёмнікі. У хаце-читальні і клубе калгаснікі чытаюць газеты, часопісы. Кожную суботу слухаюць лекцыі».

Совецкія жанчыны — самыя шчаслівыя маці ў свеце. Аб шчасці свайї сям'і расказвае маці-герайнія М. Біруліна з Відзаў Полацкай вобласці:

«Працуючы на кулакоў і памешчыкаў, я бачыла толькі ўціск і няволю.



Любяць кнігу рабочыя брэсцкай трывагажнай арцелі «Шлях соцыйлізма». Варта з'явіцца ў цэху бібліятэцы-перасоўцы, як яе зараз-же абступаюць рабочыя. Яны гатовы патраціць увесі перапынак на выбар літаратуры. Супрацоўніца гарадской бібліятэкі т. Мальцава ахвотна прапануе чытачам навінкі мастацкай і тэхнічнай літаратуры.

Фото В. Германа
(Фотахроніка БелТА).

Так прыйшло дзяцінства і юнацтва. Мае дзецы жывуць інакш. Яны маюць поўную магчымасць вучыцца. Перад імі адкрыты ўсе дарогі да ведаў. Па гэтых дарогах вядзе іх вялікі Сталін. Вось чаму я лічу сябе самай шчаслівой маці ў свеце.

У маёй сям'і чатыры настаўнікі. Усе з вышэйшай адукацыяй. Троє маіх дзяцей нёўзабаве атрымаюць дыплом інжынера. Астатнія вучачца ў сярэдняй школе. Я спадзяюся, што і яны атрымаюць вышэйшую адукацыю. Я спадзяюся на гэта таму, што наша партыя і ўрад на чале з вялікім Сталінам нястомнна змагаюцца за мірае і шчаслівае жыццё на зямлі.

Я заклікаю ўсіх жанчын, не пакладаючы рук, працаваць на ўмацаванне нашай Радзімы, змагацца за мір ва ўсім свеце».

У пісьмах наших чытачак выказаны думкі і імкненні простых совецкіх жанчын — поўнапраўных грамадзян совецкай краіны, актыўных будаўнікоў комунізма.

ца, расщапляючыся на канцы. Кароткія валасы трэба пачынаць расчосваць ад кораня, доўгія — з канца. Грэбень трэба асцярожна перасоўваць у напрамку да кораня ў. Расчоска не толькі разблытае доўгія валасы, але і механічна іх ачышчае. Лепш карыстацца рэдкім грэбенем, які мала пашкоджвае валасы. Шчоткі, разгладжаючы валасы, раздражжаюць скруту і садзейнічаюць такім чынам лепшаму кровезвароту і роўнамернаму размеркаванню скуронога сала.

У здаровых людзей штодзённа выпадае ад 30 да 120 валасоў; гэтыя адмершыя валасы замяняюцца новарастучымі. Неабходна карыстацца сваім, асобным грэбенем і шчоткай і часцей ачышчаць іх 10-процентным растворам нашатырнага спірту.

Галаву трэба мыць праз пэўны час. Волыт паказвае, што ў людзей з сухімі валасамі і скурай пасля мыцця галавы шалушэнне не змяншаецца, а, наадварот, робіцца большым. Гэта тлумачыцца тым, што вада і мыла, абыстлушчваючы і без таго сухія валасы і скuru, узмацняюць зуд і перхаць.

Вядома, што валасы вельмі гігаскальчы, г. эн. прагна ўбіраюць у сябе вільгаць. Таму пры тлустых валасах частае мыцце галавы вядзе да павышанага аддзялення скуронога сала.

Абыстлушчаныя валасы, з прычыны сваёй гігаскальчынскай, хутка паглынаюць тлушч з сальных залоз і выклікаюць гэтым павышаную выпрацоўку скуронога сала. Жанчыны, нядайна астрыгшыя валасы, часта скардзяцца на тлустасць валасоў, чаго раней, да стрыжкі, не назіралі. Гэта адбываецца таму, што пры доўгіх валасах яны радзей мылі галаву. Таму не рэкамен-

дуецца вельмі часта мыць галаву.

Пры сухіх валасах гэта трэба рабіць не часцей аднаго разу ў два тыдні, пры тлустых — адзін раз у дзесяць дзён. Калі валасы тлустыя, то іх можна ачышчаць ад перхаці, сала і пылу, праціраючы ватным тампонам, змочаным сумесцю спірту і эфіру, а пры сухіх валасах — растворам касторавага масла ў спірце. Колькасць касторавага масла ўстанаўляюць у залежнасці ад ступені сухасці валасоў. Вельмі сухія валасы рэкамендуецца за некалькі гадзін да мыцця галавы змазаць падагрэтым касторавым або іншым раслінным маслом. Пры тлустых валасах напярэдадні мыцця рэкамендуецца працерці скuru галавы ваткай, змочанай прэпаратам «Спрайль», які змяшчае серу.

Валасы лепш мыць мыльнай пенай, прыгатаванай з дзіцячага або туалетнага мыла, змываюць не вельмі гарачай вадой. Празмернае намыльванне рабіць валасы ломкімі. Прымяненне шампуня, дзягцярнага мыла, пікафона шкодна, таму што гэтыя сродкі вельмі перасушваюць валасы. Пры мыцці валасоў шчолачным гаспадарчым мылом, якое разрыхляе знадворны слой воласа, назіраюцца выпадкі склейвання валасоў. Валасы, якія зліплюць, прыходзіцца тады адразаць.

Для мыцця галавы рэкамендуецца карыстацца дажджавой або кіячонай вадой; да жорсткай вады дабаўляюць буру або піццяную соду, але не больш аднаго процента (чайная лыжка на літр вады), інакш можа адбыцца склейванне валасоў. Пры мыцці жорсткай вадой солі пры выпарэнні асядаюць на валасах, робяць іх ломкімі, выклікаюць раздражненне скuru. Светлыя валасы добра спаласкаваць адварам ра-

машкі, цёмныя — вадой, разбаўленай сталовым воцатам, што надае валасам натуральны бліск.

Добрая памады для валасоў рабіць з касцянога мозгу, расціраючы яго з касторавым або з іншым раслінным маслом. Касцяны бычачы мозг (з трубчатых касцей) кладуць на талерачку, іглой аддзяляюць сасуды, затым расціплюваюць на вадзянай бані (ставяць у пасуду з кілячай вадой). Пасля ахалоджання дабаўляюць некалькі кропель любога масла. Можна і не расціплюваць касцяны мозг, а расцерці ў ступцы, даўшы некалькі кропель масла.

Перманентная заві́ка, якая атрымала за апошнія гады вялікае распаўсюджанне, заслугоўвае асуджэння. Калі ўлічыць, што перманент нельга рабіць з маслам, таму што яно не выпараецца, а ў састаў прымяняемых раствору уваходзяць поташ, вапна, сода, нашатыр і да т. п., то стане ясна, што перманентная заві́ка пазбаўляе валасы эластычнасці, бліску і піграскальчынскай, ператварае іх у безжышчевую паклю. Гэтаму садзейнічае таксама і тэхніка заві́кі, якая выклікае рэзкія змены ў структуры валасоў. Пры перманентнай заві́кі магчымы змены колеру валасоў, апекі скуроў галавы, выпадзенне валасоў аж да аблысення. Гарачая заві́ка таксама шкодна, таму што выклікае хрупкасць, ломкасць валасоў і пазбаўляе іх гігаскальчынскай.

Рэзкае выпадзенне валасоў можа быць вынікам захворвання нервовай сістэмы, унутраных органаў або інфекцынага захворвання. У гэтых выпадках неабходна звярнуцца да ўрача для выяснення прычыны выпадзення валасоў.

**Прафесар М. РОЗЕНТУЛ
«Работница»**

КРАСВОРД

Па гарызанталі:

- I. Работнік алтэкі.
4. Плод гароднай расліны.
5. Музичны твор.
7. Блюда.
9. Беларускі пісьменнік, лаурэат Сталінскай прэміі.
10. Сродак нападу ці абароны.
14. Узвышша, горка.
15. Міжвольнае імкненне, прынада.
16. Паседжанне.
20. Перанясенне справы з дня на дзень.
21. Драпежная птушка.
22. Памяшканне для вырошчвання ранніх зелені.
26. Вашчына.
27. Чалавек, які замяняе ручную працу машынай.
28. Скрынка для бюлетэніў.
31. Харавы акампанемент да песні.
32. Доля, частка.
33. Садовая кветка.
36. Работніца жывёлагадоўчай фермы.
38. Мужчынскі голас.
39. Горы на паўночным заходзе СССР.
43. Будынак для мыцця.
44. Частка твару.
46. Змазачнае масло.
47. Рыба.
48. Народны музичны інструмент.
49. Адна з работ па догляду за пасевамі.


Па вертыкалі:

1. Прадукцыя дрэваапрацоўчай прамысловасці.
2. Частка свету.
3. Малочны прадукт.
4. Страва.
5. Кіруючы орган гандлёвой сеткі.
6. Мінерал, з якога вырабляюць незгараемыя рэчы.
8. Напрамак лініі канала.
11. Венгерскі кінафільм.
12. Ажыўленне, нарощванне тэмпаў.
13. Жывёльны свет.
14. Машына для язды.
17. Навакольныя ўмовы.
18. Прадмет рукадзелля.
19. Месяц.
20. Расказ М. Лынькова.
23. Краіна, народы якія герайчна змагаюцца за сваю свободу і незалежнасць.
24. Вузкая доўгая шчыліна.
25. Згода.
29. Насенны плод некаторых дрэў.
30. Документ аб застрахаванасці.
34. Сталічны горад брацкай рэспублікі.
35. Сукно.
37. Веснавыя пасевы.
40. Заслона з туману, пылу.
41. Несправядлівае абвінавачанне.
42. Запіска з абагуленымі данымі.
45. Сярэдзіна, цэнтр, сутнасць чаго-небудзь.

АДКАЗЫ НА КРАСВОРД, НАДРУКАВАНЫ У № 4

Па гарызанталі:

3. Абхазія.
9. Трыко.
10. Імбір.
11. Тэрэк.
12. Ганчар.
13. Указка.
14. Палеміка.
17. Скамарох.
22. Лес.
24. Бас.
26. Атава.
27. Одэса.
28. Адбой.
29. «КІМ».
31. Лёд.
33. Каса-



віца.

37. Нашчадак.

42. Рукаваць.

43. «Энеіда».

44. Лубін.

45. Усуры.

46. Бераг.

47. Андарак.

Па вертыкалі:

1. «Дрыгва».
2. Аканне.
4. Батрак.
5. Абрус.
6. Іркуцк.
7. Змазка.
8. Фігаро.
14. Палавік.
15. Летапіс.
16. Іўе.
18. Ара.
19. Разброд.
20. Хвойнік.
21. Арэса.
22. Лак.
23. Сом.
24. Бал.
25. Сад.
30. Ілі.
32. Ёрш.
34. Агрэст.
35. Анкара.
36. Цыклон.
38. Арэнда.
39. Ахінея.
40. Аманал.
41. Кобра.

Вучыцца вышываць

У першых гутарках мы гаварылі адтым, як вышываць дэкаратаўныя швы, якія побач з гладдзю ўжываюцца для адзелкі вышытых рэчаў. У гэтай лекцыі азнаёмімся з вышываннем кветак. Пачнем з самых лёгкіх: рамашкі, васілька.

Рамашка — палявая і садовая кветка. Сярод садовых вядомы простая рамашка і махровая з цёмнай сярэдзінкай. Вышываецца рамашка ніткамі белага і жоўтага колераў прамой гладдзю зверху ўніз па хэду кожнага лісціка. Жоўтую рамашку можна адцяняць жоўтымі ніткамі больш цёмных таноў, белую — жоўтым, салатавым, аранжавым, бэзавым, крэмавым колерамі. Перным тонам зашывайце $\frac{2}{3}$ часткі лісціка, $\frac{1}{3}$ пакідайце для таго тону, якім будзе зашывайце рамашку. Сачыце, каб лісцікі, якія ляжаць адзін на аднім, не зліся. Для гэтага верхнія лісцікі зашывайце так, каб два крайнія штырькі першага тону (самага светлага) праходзілі праз увесь лісцік (рыс. 1). Ніжнія лісцікі зашывайце так, каб першы тон аднаго не закранаў светлага тону другога. Тады сярэдзіна лісціка атрымаецца зацененай.

Зашыўши гладдзю ўсе лісцікі, зашывайце сярэдзінку рамашкі вузялкамі. Для вузялкоў бярыце дзве ніткі мулінэ або тры ніткі шоўку, скрученых у адно валакно. Накручіўши іх на іголку 2—3 разы, пракалвайце матэрыял зверху так, каб іголка аказалася пад пяльцамі. Зверху на матэрыяле застанецца вузялок. Такімі вузялкамі зашывайце ўсю сярэдзіну рамашкі, стараючыся рабіць адценні.

Бярыце нітку карычневага колера і садзіце вузялкі ля самых лісцікаў вакол усёй сярэдзінкі. Затым бярыце нітку аранжавага колера другога тону і зашывайце вузялкамі другі рад ушчыльнную да першага. Цэнтральная частка сярэдзінкі застанецца незашытай. Зашывайце яе таксама вузялкамі жоўтага колера першага тону.

Махровая рамашка вышываецца так, як і простая, толькі ніжнія лісцікі зашываюцца больш цёмнымі тонамі.

Зелень рамашкі ў прыродзе бывае светлых таноў. Сцеблік — светлазялёны, хутчэй салатавага колера з сівізной. Ад ствала адходзяць лісцікі. Яны таксама светлыя, зрезанай формы. Лісцікі рамашкі зашывайце першым і другім тонамі зелені з сіняватым адценнем. Кожнью палавінку дзяліце на дзве часткі, адну пачынайце светлым і канчайце цёмным, а другую пачынайце цёмным і канчайце светлым тонам. На лісціку I (рыс. 3) паказана, што на нештырьхаваныя часткі павінны класціся ніткі першага, а на штырьхаваныя — другога тону.

Ліст зашываецца касой гладдзю. На лісціку II (рыс. 3) штырьхамі паказваецца напрамак шва.

Ніткі трэба класці так, каб першы тон уваходзіў у другі, а другі ў першы. Тады паміж тонамі не будзе рэзкай мяжы, і пераходы выйдуть мяккія.

Калі вышываецце ліст, кладзіце на ім

жылкі: ад сярэдзіны ліста рабіце касыя ўколы ў бакі, а сярэдзінку зашывайце сябельчатым швом. Жылка павінна быць цямнай ліста. Калі ліст вышыты першым і другім тонамі зелені, то жылку шыйце зеленню трэцяга або чацвертага тонаў. Жылка паказана на лісціку III (рыс. 3).

Сцябло рамашкі зашывайце касой гладдзю ніткамі аднаго колеру (другі тон той-же зелені, што і лісці).

Васількі, як і рамашка, дзеляцца на палявія і садовыя. Палявы васількі быве звычайна сіняга колеру, садовы — розных колераў: сіняга, ружовага, белага, фіялетавага, бэзавага.

Кожны лісцік васілька вышываецца простай гладдзю зверху ўніз. Кветку трэба рабіць з адценнемі. Для васілька бярыце ніткі сіняга колеру трох-чырох тонуў, пачынаючы з самага светлага блакітнага і канчайчуцы самым цёмным васільковым. На рис. 4 паказваецца поўзакрыты васільк. Трэці лісцік знаходзіцца бліжэй да нас, чым першы; другі і чацверты — далей. Паколькі трэці лісцік зневіні, пачынайце яго з першага тону і канчайце першым.

Каб паказаць, што лісцік павернуты да нас, сярэдзіну яго зашывайце ніткамі другога або трэцяга тону.

Астатнія лісцікі вышываюцца крыху інакш. Чацверты — у два тоны, пачынаючы з другога і канчайчуцы трэцім. Другі лісцік, як і трэці, вышываюцца таксама ў два тоны, але пачынаючы з першага і канчайчуцы другім. Першы лісцік, як і чацверты, зашывайце таксама другім і трэцім тонам.

На рис. 4 папяроначнымі лініямі і лічбамі паказана, якую частку лісціка і якім тонам трэба зашывайце. На двух крайніх лісціках штырьхамі паказан напрамак шва.

Пры вышыванні трэба сачыць, каб аднолькавы на двух лісціках тон не клаўся побач.

Зелень васілька — больш цёмная, чым у рамашкі, з жаўтаватым адценнем. Таму будзем называць яе зеленню з жаўцізной.

Падвяночак васілька вышываецца гладдзю зверху ўніз. Верхняя яго частка да паловы зашываецца першым тонам нітак зялёнага колера з жаўцізной, астатнія — трэцім тонам нітак таго-ж колера. На рис. 5 штырьхамі паказваецца напрамак шва, а папярочная лінія паказана, якую частку трэба зашывайце першым тонам і якую трэцім.


Вышыўши падвяночак, накладайце паверх яго сетку, для якой бярыце нітку карычневага колера трэцяга тону і рабіце касыя ўколы спачатку ў адзін, потым у другі бок. Крыжыкі, якія пры гэтым утвараюцца, прымасцювайце да матэрыялу маленькімі сяжжкамі.

На рис. 6 паказана сетачка са сяжжкамі. Сцябло васілька вышываецца касой гладдзю трэцім тонам зелені з жаўцізной без адценні.


Ліст васілька шыецца простай гладдзю ніткамі першага і трэцяга тонуў




1




2




3



4



5-6



7-8

зверху ўніз, прычым адзін тон уваходзіць у другі. На рис. 7 падоўжнымі штырьхамі паказваецца, у якім напрамку рабіць шоў і якую частку ліста зашывайце пэўным тонам.

Бутон васілька, як і падвяночак, вышываецца таксама зеленню двух тонуў. Зверху накладаецца сетка карычневай ніткай. Калі бутон лопнёт і знутры паказаўся лісцік, то ён зашываецца другім або трэцім тонам нітак васільковага колера простай гладдзю. На рис. 8 паказваецца лопнушы бутон.

Адказны рэдактар А. П. УС. Рэдакцыйная камітэт: К. А. АБУШЭНКА, М. Н. БАРСТОК, Г. Л. ДАЗОРЦАВА, М. Ф. НІКІФАРАВА, Ф. А. НОВІКАВА, А. І. ФЕДАСЮК, В. І. ФІЛІПАВА.

Журнал «Работница и крестьянка» на беларуском языке. Издание ЦК КП(б)Б.

Адрес рэдакцыі: Мінск, вул. Пушкіна, 55.
АТ 74099 Тыраж 25.000

Тэл. 2-33-03.

Падпісаны да друку 14.VI. 1952 г.


Друк. арк. 3. Аўт. арк. 4.

Зак. 287.

Друкарня імя Сталіна, Мінск, Пушкіна, 55

Амерыканскія акупанты бясчынствуець у Парыжы і ў іншых гарадах Францыі. П'яныя оргі і хуліганскія паводзіны рыджуэўскіх малойчыкаў тэрарызуюць насељніцтва.

8018



- Мяне цікавіць, якія ў вас зараз моды ў Парыжы?
— Самі бачыце — пераважна амерыканскія!

Малюнак В. Ціхановіча.